

ЗВЯЗДА

ДЗЬВЕ ЗАДАЧЫ

Ленін вучыў у кожны даны адмежан часу ўмець знаходзіць іменна тое зьвязно ў ланцугу нашай барацьбы і будаўніцтва, ухапіўшыся за якое толькі і можна падняць, выцягнуць увесь ланцуг, падняць усю нашу работу на вышэйшую ступень, зрабіць чарговы скон наперад.

Налі задаць зараз пытаньне: дзе-ж гэта зьвязно, у чым лно заключаецца для данага адмежну часу, дын нельга не згадзіцца, што кардынальнай-шымі, асноўнымі задачкамі бліжэйшага пэрыяду зьяўляюцца, папершае, **ВЫКРЫЦЬЦЕ І БАРАЦЬБА Э ПРАВЫМ УХІЛАМ, ШТО НАМЕЦІЎСЯ У КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ, І, ПАДРУГОЕ, ПАДРЫХОТКА І ПРАВЯДЗЕНЬНЕ НАДЫХОДЗЯЧАЙ ВЕСНАВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАЊІ.**

ГЭТЫЯ дзьве задачы зьяўляюцца асноўнымі на бліжэйшы час. Ад вышэйшых іменна ГЭТЫХ задач залежыць посьпех нашага далейшага прасоўваньня наперад.

У чым небясьпека і актуальнасьць правага ўхілу? У тым, што гэты ўхіл прыфарбоўвае сапраўднасьць, замацавае абстрактнае ілюзавае барацьбы ў краіне і тым самым дэмабілізуе партыю перад тварам ілюзавага ворага, якога мы адцясьняем і які шалёна супраціўляецца. Прылельнае нашага наступленьня на капіталістычныя элемэнтны, або хоцьбы паслабленьне гэтага наступленьня няўхільна прывяло-б да ўзмацненьня капіталістычных элемэнтаў, да іх мажаледацыі, а значыцца, і да контр-наступленьня іх на ўжо заваяваны сацыялістычным сэнтарам пазыцыі. Пры гэтым укланістыя снажыць сапраўднасьць і аб'ектыўна граюць на руку ілюзаваму ворагу і тады, калі паніжыя прадстаўляюць перажываньня намі труднасьці росту, як нейкія неперажываны крызісы.

Іменна, выходзячы з такіх поглядаў, правы ўкланісты ствараюць сваю тэорыю аб перманэнтных уступках сялянству. Нельга ня бачыць небясьпечна падобнага роду поглядаў ва ўмовах нашай сялянскай краіны, ва ўмовах міжнароднага капіталістычнага націску на нашу рабочую дзяржаву, ва ўмовах, нарэшце, кан'юнктурных труднасьцяў, якія мы зараз перажываем.

Гэта небясьпечна вялікая, а таму ўся энэргія партыі павінна быць накіравана на расчыфроўку правага ўхілу і ўгаліне яго «тэорыі» і, што асабліва важна,— у галіне выяўленьня гэтага ўхілу ў прантычнай работе на мясцох (нежаданьне ісьці ў жаласы, выірвульньне зямельнай, падатковай работы і г. д.).

Вось чаму мабілізацыя партыйнае думкі ў гэты бок зьяўляецца ў даны момант нашай першачарговай задачай. Зразумела, адначасова мы не павінны паслабіць нашай барацьбы з архі-левай на словах і правай на справе траціццкай контр-рэвалюцыйнай ідэалёгіяй, а таксама з бласпрыцыповым прымірэнцтвам, зухідам ад паніжэнае лініі.

Пытаньне аб пасеўнай кампаніі на гэты момант можа здацца чыста

Супроць белага тэрору ў Польшчы

ДЗІКІМ ТЭРОРАМ ІМКНЕЦА ПОЛЬСКІ ФАШЫЗМ ЗАДУШЫЦЬ НАЦЫЯНАЛЬНА-РЭВАЛЮЦЫЙНЫ РУХ У ЗАХ. БЕЛАРУСІ

АДОЗВА ДА КУЛЬТУРНЫХ ДЗЕЯЧОЎ І ПРАЦАЎНІКОЎ СССР І ЎСЯГО СЬВЕТУ

Два гады таму назад польскі ўрад разграміў стотысячную Беларускаю Сялянска-Работніцкую Грамаду і сотні актыўных сяброў гэтай арганізацыі кінуў на катаргу. Польскі ўрад не зьвярнуў увагі на шматлікія пратэсты культурных дзеячоў і працоўных усіх краін сьвету. Польская фашыстоўская юстыцыя асудзіла іменны беларускага народу да элемэтарных нацыянальных праў, паставіла найшэрэйшыя працоўныя масы Заходняй Беларусі па-за законам.

28-га лютага 1929 года польскі апэляцыйны суд будзе нанова судзіць масавую нацыянальна-рэвалюцыйную арганізацыю беларускага народу, будзе нанова судзіць прадстаўнікоў разгромленай масавай арганізацыі рабочых і сялян Заходняй Беларусі.

Беларуская нацыянальнасьць мае большасьць у складзе насельніцтва на вялізных паўночна-ўсходніх прасторах сучаснай Польшчы, на тэрыторыі ў 106 тысяч квадр. кілёмэтраў, гэта значыць у звыш як адной чацьвертай частцы тэрыторыі сучаснай польскай дзяржавы. На гэтых прасторах Заходняй Беларусі жыве 4 мільёны насельніцтва— а іх звыш 3-х мільёнаў беларусоў. Польскі фашызм шляхам сацыяльнага і нацыянальнага ўціску, шляхам граблянцкай прыродных багацьцяў краіны імкнецца ўзмацніць частковую гнілую стабілізацыю капіталізму ў Польшчы для больш паспяховай падрыхтоўкі вайны супроць СССР.

Дзесцігодняе панаваньне польскіх абшарнікаў і капіталістыч-

дзяло шырокія масы Зах. Беларусі да поўнага эканамічнага заняпаду і руіны. Індустрыяльныя цэнтры ў Беластоку, Вільні, Бельсцы, Горадні, заняпадаюць. Гарады страцілі ўсё падставы для ўзросту.

Сельская гаспадарка асноўнай сялянскай масы Заходняй Беларусі заняпадае і руйнуецца. Побач з вялізнымі лятэфундыямі польскіх магнатаў і папоў, якім належыць звыш паловы ўсёй зямельнай плошчы, асноўная маса беларускага сялянства, лік гаспадарак якіх дасягае звыш трох чвэртак усяго ліку гаспадарак, гібе на дробных надзелах, перажывае перыядычныя галадоўкі.

Польскі фашызм задаўся мэтай спольшыць каласальныя прасторы Заходняй Беларусі. Для гэтага праводзіцца сыстэматычная польская калёнізацыя Заходняй Беларусі, лепшыя землі перадаюцца вайсковым калёністам—асаднікам, асьвета па беларускай мове знішчана, з 400 беларускіх школ, існаваўшых у 1919 годзе, не засталася аніводнае, нацыянальны беларускі друк задушан.

Усё гэта, побач з існаваньнем па суседзтву з Заходняй Беларуссю Беларусі Савецкай, дзе рабочыя і сяляне зьяўляюцца гаспадарамі свайго ўласнага жыцьця, дзе ідзе росквіт беларускай эканомікі і нацыянальнай культуры—стварае грунт для нацыянальна-рэвалюцыйнага руху у Заходняй Беларусі, які шырока хваляе залівае беларускія прасторы ў Польшчы. Беларускі нацыянальна-рэвалю-

цыйны рух дасягнуў надзвычайнага размаху і масавасьці ў Заходняй Беларусі, вынікам якога і было існаваньне Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады.

Палітыка буржуазнай Польшчы ля ў сілах зьмяшць арганічны супірэчасьці, якія існуюць паміж працоўнымі Заходняй Беларусі і сучаснай панскай Польшчай. Польскі фашызм ня змог і ня зможа вырашыць ні сацыяльна-эканамічнага, ні аграрнага, ні нацыянальнага пытаньня ў Заходняй Беларусі.

Усе спробы фашызму шляхам жорсткага тэрору, шляхам падачак, подкуну і палітычных камбінацый разлажыць і задушыць рэвалюцыйна-нацыянальны рух пры дапамозе беларускіх згоднікаў і рэзгатаў—не ўдалоцца.

Мы заклікаем працоўных і культурных дзеячоў СССР і ўсяго сьвету далучыць свой голас пратэсту супроць зьдзекаў і праследваньняў нацыянальна-рэвалюцыйнага руху ў Зах. Беларусі.

Патрабуіце опыненьня белага тэрору і нацыянальнага ўціску пад шырокімі працоўнымі масамі Заходняй Беларусі.

Патрабуіце свабоды дзейнасьці для палітычных, культурных і эканамічных арганізацый рабочых і працоўнага сялянства Заходняй Беларусі.

Мы заклікаем працоўныя масы і культурных дзеячоў СССР і ўсяго сьвету падняць рашучы голас пратэсту супроць нячужаных зьдзекаў польскага фашызму над працоўнымі Заходняй Беларусі, за вызва-

леньне тысяч нявінна засуджаных людзей, якія апынуліся за кратамі польскіх турмаў.

Члены Камітэту Письменнікаў і Навуковых Працаўнікоў БССР ў абароне Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады.

1. Народны паэта і акадэмік—**Я. КУПАЛА.**
2. Народны паэта і акадэмік—**Я. КОЛАС.**
3. Старшыня сэкцыі навуковых працаўнікоў — акадэмік **С. Я. ВАЛЬФОН.**
4. Прэзыдэнт Беларускай Акадэміі Навук—**У. ІГНАТОВСКИ.**
5. Рэктар БДУ, акадэмік — **ПІЧЭТА.**

ДА УСІХ АРГАНІЗАЦЫЙ МОПР'У І ПРАЦОУНЫХ МАС БССР

ТАВАРЫШЫ! Фашыстаўскі апэляцыйны суд у Вільні гэтымі днямі будзе займацца камедый «пераліду» катаржнай расправы над сябрамі Беларускай Сялянскай Работніцкай Грамадой.

Год таму назад польскі фашыстаўскі суд засадзіў у катаргу лепшых сяброў Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады барацьбітоў за вызваленьне рабочых і працоўных сялян Заходняй Беларусі з пад панскага ўціску.

На 209 год катаржнага вострога пасаджаньня былі грамадаўцы. Жудасны тэрор супроць рабочых і працоўных сялянскіх мас разгортае польскі фашызм у Заходняй Беларусі з тым, каб «супаюць» свой тыл у час вайны супроць СССР. Разгромлена апошняя культурна-асьветная масавая арганізацыя ў Заходняй Беларусі — Таварыства Беларускай Школы.

Працоўныя масы Заходняй Беларусі, акупаваныя белапалчымі ў барацьбе свай супроць уціску і няволі польскага фашызму пад кіраўніцтвам Камуністычнай Партыі (усё больш умяняюць і разгортваюць сваю барацьбу, выказваючы ўсё большую нянавісьць да польскага капіталістага і абшарніка.

6. Рэктар КУБ'а—**А. СЯМКЕВІЧ.**
7. Акадэмік—**З. ЖЫЛУНОВІЧ.**
8. Неадменны сакратар Акадэміі Навук, акадэмік **В. ЛАСТОУСКИ.**
9. Старшыня Галоўнавукі, акадэмік **С. НЕКРАШЭВІЧ.**
10. Дырэктар Інстытуту Сельскай і лясной гаспадаркі акадэмік—**Г. ГАРЦКІ.**
11. Прафэсар **А. СМОЛІЧ.**
12. Акадэмік **М. ГРЭДЫНГЭР.**
13. Акадэмік **Я. ЛЕСІК.**
14. **А. ЦЬВІКЕВІЧ.**
15. **Л. АШАРОВІЧ.**
16. **Я. КЛЫС.**
17. Дацэнт БДУ **Л-Р ТРАМПОВІЧ.**

Фашызм, умяняючы прыгнечаньне працоўных Заходняй Беларусі, імкнецца канчаткова разграміць рэвалюцыйныя арганізацыі рабочых і сялян Заходняй Беларусі і яшчэ тужэй зацягнуць на іх шыі пялю. З гэтай мэтай польскія фашыстыя асобнымі палачкамі перацягваюць на свой бок верхавіну буржуазнай беларускай інтэлігенцыі каб іх рукамі ажыццяўляць прыгнечаньне, тэрор і палітызацыю.

Фашызм ужо ўдалося перацягнуць на свой бок адраднакаў і грусаў Луцкевіча, Астроўскага і іншых, якія зараз, як верныя псы, ежуцаў інтарэсам польскіх паноў.

Таварышы! Цэнтральны Камітэт МОПР'у БССР заклікае вас да самага рашучага пратэсту супроць зьдзекаў тэрору над працоўнымі масамі Заходняй Беларусі.

Таварышы! Патрабуіце вызваленьня усіх засуджаных грамадаўцаў і усіх налізаваленых.

Ганьба і пагарда адраднакам! Няхай жыве Камуністычная Партыя Польшчы і Заходняй Беларусі—правадыр рабочых і сялян Польшчы і Заходняй Беларусі.

Няхай жыве МОПР—верны дапаможнік барацьбітоў рэвалюцыі.
**ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ
МОПР'У БССР.**

30-дзённая галадоўка Т. Дабрадзьяну

Як толькі румынскі ўрад нацыянальна-сялянскай (нац.-дэрацыйскай) партыі атрымаў пры дапамозе міжнароднага імперыялізму ўладу, дык аарае-жа пры дзейным падтрыманьні сацыял-дэмакратаў пусціў у рух мэталы папародняга ўраду Вратыяну. Цэнаўра, стан аблогі, ваенна-палавыя суды лютуюць паранейшаму ў Румыніі. Жандамерыя ўзмоцнена і жандарскія пасты, на выразу румынскага міністра ўнутраных спраў, абярнуліся ў сучасны момант у крэпасьці з кулямэтам і іншаю абраюй.

У замежнай палітыцы кабінэт Маніу ня толькі пашоў па сьлядах Брэціну, але і павёў, пры дзейным падтрыманьні французскіх генэралаў і ангельскіх інжынераў, курс на больш энэргійную падрыхтоўку вайны супроць СССР. Аднак, перашкодаў да гэтай падрыхтоўкі зьяўляецца перш за ўсё, рэвалюцыйны рух рабочых і сялян і вызваленьне рух нацменшасцяў. Таму разгэром рэвалюцыйнага руху і ёсьць першайшая задача «дэмакратычнага» ураду Маніу.

У падобнай абстаноўцы галадоўка тав. Дабрадзьяну, якая цягнецца 30 дзён, набыла выключна важнае палітычнае значэньне. Тав. Дабрадзьяну вядомы шырокім рабочым масам Румыніі, як няпрымірны рэвалюцыянар і заады вораг усакага апартузіяну, як вораг румынскай буржуазіі, жорсткасьць якой кэры-вышаюць толькі не трусасьць і подласьць. Сваёй галадоўкай, якая выклікала шырокі рух пратэсту з боку пралетарскіх мас, тав. Дабрадзьяну наглядна выкрывае контр-рэвалюцыйны характар улады нацыяналіцараністыч. Мы ня ведаем, ці дажы-ве Дабрадзьяну да разгляду яго касацыійнае скэргі і ці вызваліць яго нярохуны суд, які знаходзіцца над націскам масавага пратэсту працоўных. Аднак ясна, Румынскае буржуазія лічыць асноўнай праддасыякай для анты-савецкай інтэрвэнцыі разгэром рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленьнага рабоча-сялянскага руху. Яна раздражняецца абсурган кампартыі: «За самавызначэньне Бельсарыі і іншых нацыянальных меншасцяў аж да поўнага іх аддзяленьня ад капіталістычна-беларускай

ПРАЦА ГРАМАДЫ У МАСАХ

Пытаньне аб пасеўнай кампаніі на гэты момант можа здацца чыста Громады на выканаўчым У мясцох, дзе ня было гурыткою, на заклік наслоў даказаў імкнень- к гэтаму часу працуюць павятовыя

принциповым примиренцам, з улічэннем ад ленинских ліній.

Пытанне аб пасеўнай кампаніі на першы погляд можа здацца чыста практычным пытаннем, якое мае вузка-спэцыяльнае значэнне. На самай справе, у сучасны момант, ва ўмовах, пра якія мы гаварылі вышэй, пытанне аб веснавой пасеўнай кампаніі набывае вялізнае палітычнае значэнне. І сапраўды, што будзе азначаць недавыкананне, або тым больш зрыў намеранага плану веснавога сям'я? Гэта можа ўдарыць наймацнейшым чынам па УСІХ нашых іншых мерапрыемствах, бо для ажыццяўлення іх патрэбныя лёўныя харчовыя і сырцовыя рэсурсы. Гэтага ні на хвіліну нельга забываць, імяні ў гэтым заключэнні неабходна знамяніць патрэбныя і на будучыне, а значыць і неабходна палітычная і, у першую чаргу, — для асноўнае ўмовы перамогі і ўзмацнення дыктатуры пралетарыяту — справы сувязі гораду з вёскай.

Вось чаму надыходзячая веснавая пасеўная кампанія і падрыхтоўка да яе, што зараз праводзіцца, сапраўды павінны прынаваць да сябе увагу «усіх і ўсяе», усёй партыйнай, савецкай і прафсаюзнай грамадзянскай, зверху і да нізу. Між тым, надыходзячы з месца — з вёска і раёнаў Беларусі — весткі пакуль што не даюць нам магчымасці сказаць, што справа веснавое сям'я забяспечана. Надвор'е, весткі прымушаюць БІЦЬ ТРЯБІОГУ за поспех кампаніі. На лі зверху, у цэнтры, загады ўжо адданы, сродкі размеркаваны, планы намечаны і г. д., дык чым далей спускацца ўніз, тым справа далей гэрш. ПАДРЯХОУКА ДА КАМПАЊІ ДАГЭТУЛЬ ЯШЧЭ НЕ ДАЙШЛА, ЯК ТРЭБА, ДА ВЕСКІ, ДА СЕЛЯНІНА. Да гэтага часу яшчэ ачыстка насення — гэты важнейшы сродкі для павялічэння ўраджайнасці — праходзіць стрэжанна вяла. Таксама неспа саціца справа з РАМОНТАМ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧАГА ІНСТРУМЕНТАРУ. Нічога ня чуваць аб важнейшай рабоце па рэштумачэнні сям'яству НОВАГА ЗАКОНУ АБ СЕЛЬГАСПАДАТКУ. На вёсцы — баспрарачная сям'ячка. З гэтай сям'ячкай трэба нанчаць як-бы там ні было. ЧАС НЕ ЧАКАЕ.

Партарганізацыі павінны зрабіць пералом у гэтых адносінах як у сваіх уласных радах, так і ва ўсіх нашых апаратах.

Намечаныя пляны пасеўнай павінны быць выкананы як-бы там ні было і ён будзе выніжан.

Такавы дэбё асноўныя задачы на бліжэйшыя месяцы, задачы, якія з вычэрпваючай поўнасьцю падкрэслены ў пастаногах XII-га з'езду КП(б)Б, што нядаўна закончыўся.

Плян земляўпарадкавання яўрэйў

МАСКВА. 20-га лютага Камаэт прадставіў у Саюзна дзяржплану пяцігадовы плян земляўпарадкавання яўрэйў. Паводле пляну павінна быць земляўпарадкавана 38.500 сем'яў, з іх у Віра-Віджане — 12.000 сем'яў, у Крыме — 15.000, у Украіне — 4.000 і Беларусі — 5.000 сем'яў.

У сакавіку ў СССР прыляджае з Аргентыны яўрэйская рабочая дэлегацыя для азнаямлення з работамі па земляўпарадкаванні яўрэйў СССР.

ПРАЦА ГРАМАДЫ У МАСАХ

У савецкай прэсе шмат удзялялася месца Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамадзе, яе палітычнай плянформе, разгону і працэсу, але бадай нідзе не гаварылася аб штодзённай працы Грамады ў масах, аб правядзенні ў жыццё ае лэўнгаў, яе праграмы. Мяркую, што будзе на часе затрымаць увагу савецкага чытача на гэтым цікавым пытанні. На жаль, крыніц для асьвятлення гэтага пытання вельмі някюга, але і з тых, якія маю пад рукамі магчыма даволі аскрава прадставіць дзейнасць Грамады, як арганізацыі шырокіх працоўных мас.

Найперш спынімся на формах арганізацыйнага разгортвання Грамады ў масах, тэмпе і разьмере яе арганізацыйнага размаху. Трэба адзначыць, што Грамада ў пачатку сваёй дзейнасці галоўны націск клала на арганізацыйны момант і гэта часткова была яе памылкаю, бо яна шырока раскрыла ўваход розным чужым элементам у арганізацыю, а з другога боку ў належныя меры не пераварывала прынятых членаў ў барацьбе мас. Вось вытрымка з прапароку пасяджэння прэзыдыуму ЦК Грамады, дзе арганізацыйныя справы ставіліся на першым месцы:

«Павятовым камітэтам даручыць правясці: а) арганізацыйную справу ў павёце, б) фінансавыя справы — членскія ўзносы і в) правядзенне розных кампаній, згодна ўказанням ЦК — школьнае, амністыйнае, кааперацыйнае і г. д.». У выніку Грамада за пару месяцаў мела свае арганізацыі ва ўсіх павётах Зах. Беларусі.

На статыту Грамады членам яе мог быць кожны «селянін, рабочы і працоўны інтэлігент, які, ведаючы добра праграму Грамады, ня толькі згаджаецца з гэтай праграмаю, але стала і станоўча гатоў працаваць над стварэннем сьвяздомай арганізаванай сялянска-рабочай сілы і пачувае сябе гатовым на ўсялякія труды з працай гэтай зьвязаная».

Грамада, прымаючы ў арганізацыю, не рабіла нацыянальнай абмяжаванасці. Кожны працоўны ўсіх нацыянальнасцей Зах. Беларусі меў права ўступіць у яе рады. У арганізацыях Грамады па гарадох шмат было рабочых — палякоў, ў Віліні сакратаром гуртка быў паляк, у Цэнтральным сакратарыяце прапавала 2-яўрэйў, а «мужом давер'я» у Бельскім павёце быў таксама яўрэй.

Абавязкам для кожнага члена Грамады статыт прадбачаў: выконваць усялякія арганізацыйныя распараджэнні, атрыманія ад вышэйшых партыйных інстанцый, аплачваць партыйную складку, чытаць і аплачваць газеты, якія выдае Грамада, прымаць удзел ва сходах з'ездах і інш. Калі хто з

членаў Грамады ня выканаў без даведзенай прычыны якога-небудзь з прынятых на сябе абавязкаў, або запаліў-бы сябе паступкам «паніжаючым годнасць чалавеча працы», дык гэтакі член на пэўны час пазбаўляецца згодна статыту правоў члена Грамады, або ўсім выключаецца з арганізацыі.

Вось у кароткіх рысах арганізацыйная схема Грамады. Нізавой адзінкай арганізацыі Грамады быў гурток, які кіруецца камітэтам складзеным з трох асоб: старшынкі, сакратара і скарбніка. Некалькі гурткоў павёту выбіраюць на павятовым зьездзе павятовы камітэт у складзе старшынкі, сакратара, скарбніка і на адным сібру ад кожнага гуртка. Калі Цэнтральны Камітэт знойдзе патрэбным, дык стварае акруговыя арганізацыі Грамады, агулаючы ў іх на некалькі павятовых арганізацый. Найвышэйшай уладай Грамады зьяўляўся агульны зьезд, які складаецца з дэлегатаў, выбраных з гурткоў, а таксама на павятовых зьездах і склікаецца Цэнтральным Камітэтам ва менш аднаго разу ў год.

КАБУЛ ПАД УЛАДАЙ БАЧЭ-САКАО

Лішуканае сям'яства. — Расчараваньне ў сталіцы

За тыдзень панавання кугістанцаў Кабул досыць рэзка зьмяніў свой выгляд. Горад прыстасавалася да новых кіруючых асоб з такой локсальцю, быццам у кабульскіх абыватляў была доўгая практыка ў зьмене ўладаў. Гэтая прыстасаванасць перш за ўсё праявілася ў зьмене вопраткі: з'ўралейскія шлімакі, фатраныя капялюшы і доўгавосыя бацінкі былі схананы ў гамбыкі дзедаўскія скрынкі і замест іх адтуль выніснуты самарыжныя чалмы, доўгія халаты і футры і палітофні з насклом вострым і загнутым на манер свінюга хвосціка. Кабул прыняў халжанскі выгляд «сапраўды мусульманскага» гораду.

Зусім ня відаць на вуліцах жанчын; рэдка толькі прабяжыць ценьню ў завулак накрытая чадою фігура.

Выгляд мусульманскага праверанага гораду надаюць Кабулу і адкрытыя будынкі нікол і мноства аўганскіх папоў, якія, як чорныя крукі, зьявіліся на пажарышча аўганскай незалежнасці і прагрэсу.

З вяртэння сьлягамі мулы нагоўнамі праходзяць праз увесь горад у Арк — рэзідэнцыю падшахаў Аўганістану, дзе вядуць доўгія варалы з Бачэ-Сакао, або як ён цяпер заваенда — эмірам Хабібалай.

Бачэ-Сакао моцна засеў у Арку і амаль не паказваецца Кабулу, нібы баючыся, што ў той час, калі ён накіне палац, эмірскі трон займе хто-небудзь іншы з шматлікіх прэтэндэнтаў. Функцыі ўлады нясе камандант Бачэ-Сакао на бандытзье ў Кугістане — Сьвід Хусьпін адзін з малікаў раёну Ішлі, які носіць гучны тытул ваеннага (і пакуль адзінага) міністра. На лёгкаму аўтамобілі, захопленым у Іна-тулы, Сьвід Хусьпін раэьджае, правярае варту і, як кажуць, нярэдка спыняецца на паўночнай ваколіцы гораду, каля самай брамы ангельскага пасольства.

Прычына, як кажуць, у выпадковых існаваннях машыны, якія адраюцца кожны раз на гэтым самым месцы.

У мясцох, дзе ня было гурткоў, працаваў так зван. «муж давер'я», вызначаны праз Цэнтральны Камітэт задачай якога было — арганізаваць гурткі на мясцох.

Арганізацыйную працу Грамада пачала значна пазьней свайго заснавання. Пасля расколу ў Беларускай Пасольскай Клібе і заснавання Б. С.-Р. Грамады пасля яе да чэрвеня месяца 1926 г. вялі надрыхтоўчую працу ў масах. Яны па вёсках і гарадох Зах. Беларусі адзілі масавыя мітынгі, дзе рабілі перад рабочымі і селянскімі справаздачы аб сваёй пасольскай працы, знаёмілі іх з лэўнгамі і мэтамі Грамады, заклікалі змагацца за правы і інтарэсы працоўных, заклікалі да арганізацыі.

Шпарка распаўсюдзілася чутка аб паслох Грамады, як абаронцах панавоных і эксплуатаваных і з усіх куткоў Зах. Беларусі пачыналіся запрашэнні прыехаць на мітынг. А на кожны мітынг наладжаны пасламі зьяжджалося па 3-5 тысяч селян за 30-50 верст. Ніколі да гэтых часоў ня было па Зах. Беларусі такіх масавых сям'ячскіх мітынгаў. Шырокі водгук

на заклік паслоў даказаў імкненьне мас да стварэння сваёй класавай арганізацыі, да арганізавання сваёй барацьбы. І вось 1-га чэрвеня 1926 г. адкрылася Цэнтральны Сакратарыят Б. С.-Р. Грамады для кіраўніцтва працай разгортвання арганізацыйнай сеткі Грамады срод мас па ўсёй Зах. Беларусі. Кіраўніком Сакратарыяту быў вызначан Бурсавіч.

З гэтага часу пачынаецца пачуванна шпаркі тэмпы росту Грамады на мясцох. Ужо да 10 сьнежня 1926 г. Грамада налічвае 66.996 членаў, якія аб'яднаны ў 1.720 гурткоў, раскіданых па 27 павётах Зах. Беларусі. Аб тэмпе росту Грамады сьведчаць ніжэйпаданыя лічбы: чэрвень — 569 членаў пры 19 гуртках, ліпень — 3.114 членаў пры 120 гуртках, жнівень — 12.529 членаў пры 561 гурток, верасень — 30.828 членаў пры 1.062 гуртках, кастрычнік — 43.570 членаў пры 1.374 гуртках, лістапад — 62.092 членаў пры 1.658 гуртках.

Да 10 сьнежня 1926 г. сакратарыят меў ужо аддзелы: юрыдычны, рэгістрацыйны, тэхнічна-выканаўчы і экспедыцыйны. На правінцыі

к гэтаму часу працуюць павятовыя і гмінныя камітэты Грамады, а таксама пасольныя гурткі. Апрача таго маюцца ва ўсіх 27 павётах 565 «мужоў давер'я».

Рост гурткоў і палпы членаў у Грамаду адбываўся стыхійна, захопліваючы самыя шырокія масы, крышучы ўсе перашкоды, якія рабіла паліцыя і масцовая ўлада на кожным кроку.

Грамада ўзбударожыла і ўсхвалявала самыя шырокія масы, зайшла ў самыя глухія куткі Зах. Беларусі. Толькі тэй гутаркі і было, што аб Грамадзе. Аб палулярнасці Грамады кажа акт абвінавачвання па яе працэсу, у якім гаворыцца, што сям'яне, ідучы ў містэчка — адміністрацыйны павятр, заходзілі па сваіх штодзённых справах ва ў гміны, а ў гурток Грамады. Палпы ў арганізацыю быў так вялікі, што пры запісванні ў члены сям'яне ўстаўляваліся ў даўнюю чаргу.

(Працяг будзе).

Польскі фашызм гальванізуе палітычныя трупы

Як паведамаюць польскія газеты ў бліжнім часе магчы абыцца выбары ў Наваградскую гарадскую раду. Паміж іншымі сям'яскімі фігурамі і польска-беларускі. На сьпіску фігуруць побач з «прадстаўніком купецтва» Міхальскім і рэнэтам б. грамадавец Чатырка, а таксама Аляксюк, як «прадстаўнікі беларускага грамадзянства». Як першы, так і другі «прадстаўнікі» зьяўляюцца палітычнымі трупамі, якія вымажаны чырвонай мятой з асяроддзя працоўных мас Зах. Беларусі.

Польскі фашызм, надбіраючы гэтыя палітычныя трупы, хоча пасадзіць іх у масах ад супрацоўніцтва «беларускага народу» з фашызмам і ўцягнуць шырокія масы на шлях гэтага супрацоўніцтва. А па сутнасці гэта ёсьць довад ўваходу беларускага кулака ў фашысцкі лагерь, довад арастанья верхавін Беларускай дробнай буржуазіі з польскім фашызмам.

Аднак дарэмныя патугі фашызму. Рабочыя і сям'яне Зах. Беларусі на вучаныя на досьледзе дэмастраванья шматлікіх беларускіх аголікаў зрабляць належную рэвалюцыйную ацэнку і гэтага манэўру фашыстаў і ня пойдучы ўжо ў фашысцкую мышалюку.

Падрыхтоўка да міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу

БЭРЛІН, 20. Ваклік падрыхтоўчага камітэту міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу, які склікаецца на 9-10 сакавіка ў Бэрліне, да ўдзелу ў кангрэсе спаткаў радунны прыём і адарэньне розных пралетарскіх арганізацый у пьнат якіх краінах.

У Вене аб'яднаўся зьезд антыфашысцкай арганізацыі з удзелам 80 дэлегатаў у тым ліку 29 сацыял-дэмакратаў і 33 камуністаў. 34 прадстаўнікі былі дэлегаваныя фабзаўкомамі буйных прадпрыемстваў. Зьезд пастанаўляў арганізаваць у Вене антыфашысцкі камітэт і прыняць загады да забеспячэння адпраўкі аўстрыйскай дэлегацыі на міжнародны кангрэсу. У Амстэрдаме таксама арганізаваны антыфашысцкі камітэт.

гроз рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага рабоча-сялянскага руху. Яна разраджалася абонкам кампартыі: «За самавызначэньне Беларусі і іншых нацыянальных меншасцей аж да поўнага іх аддзяленьня ад капіталістычна-беларускай Румыніі». Рука румынскіх фашыстаў — стаўленікаў міжнароднага імперыялізму, якія павіліся над галавой тав. Дабрадзяню і над тысячамі іншых кінутых у катаржныя турмы і сям'яныя капальні рэвалюцыйных рабочых і сям'яні, павінны быць адкінуты энергічным пратэстам з боку міжнароднае пралетарыяту. («ПРАВДА»).

11-я гадавіна Чырвонай Арміі Загад Рэвваенсавету СССР

МАСКВА. У зьвязку з 11-я гадавінай РСЧА апублікаваны загад Рэвваенсавету СССР за подпісам т. Варашылава.

На парове 12-га году, — гаворыцца ў загадзе — Чырвоная армія ўмацавалася ў баявых адносінах. Узрасла палітычная сьведомасьць і класавая згуртаванасць чырвонаармейцаў і пачальніцкага складу. Узмацніліся баяздольнасці РСЧА, а разам з тым і абароназдольнасці СССР, дасягнута шляхам бізунітарнай сувязі яе пралетарыята і працоўных масамі сям'янства.

Чарговай задачай зьяўляецца далейшае ўмацаваньне гэтай сувязі. Неабходна ўмацаваць і разгортваць рабочае шэфства ў арміі, які адзін з шляхоў сапраўднага ўдзянення мас у самадзейную вайсковую працу. Неабходна ўмацаваць пралетарскі ўплыў у арміі. Штогодны юбілей Чырвонай арміі — сьвята на толькі працоўных СССР, але і рабочых усяго сьвету. Чырвоная армія выхоўваецца ў духу міжнароднай салідарнасьці працоўных і яе аружжа ніколі ня будзе накіравана супроць прыгнечаных і эксплуатаваных. СССР хоча міру і пастойліва змагаецца супроць вайны. Але супроць імперыялістычных дракежыцкіх працоўных будучы ўмацоўваць сваю Чырвоную армію, каб у час неабспькі абароны ад ворагаў дзяржавы будучыя сацыялізм.

Рабоча-сялянская Чырвоная армія да 11-я гадавіны свайго існавання атрымлівае ад Асаовіяхіма 4 новых самалёты і 1 танк, пабудаваныя на сродкі сабраўня працоўнымі Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік у фонд «Наш адказ Чамбэраццу».

У мэтах далейшага разгортвання работы па абслугоўваньні ваенна-палітычных і культурна-бытавых запатрабаваньяў пачальніцкага і радавога складу РСЧА загадам Рэвваенсавету СССР будучы адкрыты з 23-га лютага дамы Чырвонай арміі 4-га разраду ў гарадох: Ніжнім-Ноўгарадае, Тамбове, Арле, Вілікіх Луках, Ноўгарадае, Саратаве, Волагдае, Паллаку, Сымфэропалі, Мікалаеві, Краснадары, Армавіры, Сьвярдлоўску, Сталінградзе, Краснаарку і інш.

Варашылава наведла дэлегацыя рабочых Баўманаўскага і Сакольніцкага раёнаў у ліку 120 чалавек. Тав. Варашылаў зрабіў 4-х гадзінны даклад у імя даў вычэрпваючы адказы на шматлікія запытаныя дэлегатаў адносна міжнароднага становішча і абароны краіны.

Мабілізаваць партыйныя масы на бязьлітасную барацьбу супроць правага ўхілу і прымірэнства

Першачарговая задача — узброіць усю партарганізацыю веданнем большавіцкай, ленінскай тэорыі

Больш увагі фронту партасветы

ПРАВАЯ „ТЭОРЫЯ“ УСТУПАК СЯЛЯНСТВУ

Гэта тэорыя з анадворнага выгляду вядуцца проты праціўлення трапкіскай «тэорыі націска». Прынамсі, так выступаюць яе аправаведнікі і асабліва — ізабавы тварцы гэтай «тэорыі ўступак».

Яны мысляць вырашэнне пытання аб сваёй рабочай і сялянскай асаблівасці ў дзяржаві, калі гэтаму саюзу наградзе небяспэка, дзяржа. Яны лічаць, што калі саюзу рабочых і сялян наградзе небяспэка, то ёсць дзве магчымыя палітыкі для «захававання» гэтага саюзу: ці «сбіць па мордах», каб змырэнне клясу, якая наградзе раарышу саюзу рабочых і сялян, ці ўступіць ёй. А з прычыны таго, што сялянства «сбіць па мордах» нельга, дык трэба заўсёды яму ўступаць. І гэтую палітыку бязьлітасна ўступак рыпары «тэорыі ўступак» лічаць адзінай правільнай, ленінскай палітыкай.

Разьвіваючы далей «тэорыю ўступак», прабуваючы яе прадставіць, як адзіна правільную ленінскую тэорыю захавання рабоча-сялянскага бліку, тварцы гэтай тэорыі кажуць, што кіраўніцтва рабочае клясы ў адносінах сялянства ажыццяўляецца толькі пры ўмове раду ўступак. Ход іх разьвіваўняў у гэтым пункце такі: Як ажыццяўляецца кіраўніцтва рабочае клясы праз яе камуністычную партыю асноўнымі масамі сялянства? Гэта кіраўніцтва ажыццяўляецца пры ўмове раду ўступак з боку рабочае клясы сялянства.

Публічнае выдзяленне гэта тэорыя ўступак» азначыла ў прамове т. Лядава на пленуме МК і МКК (верасень 1923 г.), дзе ён гаварыў:

«У нас ёсць клясы і паміж гэтымі клясамі бытаецца сярэдняя 2). Але гэта было правільна і 25 год таму назад, і 20, і 16, гэта было і ў 1905 г., і ў 1917 г., і ў 1921 г. Гэта ёсць і зараз».

Значыць, і 20 год таму назад, і ў 1905 г., і ў 1917 г., і ў 1921 г., і зараз у нас паміж клясамі бытаецца сярэдняя. Такое агульнае тэарэтычнае наважэнне, выказанае т. Лядавым якім ён не абмяжоўваецца, а робіць з яго тэарэтычныя вывады. Ён далей кажа:

«Але сьвазань толькі гэта — мада для таго, каб на гэтым будаваць тэорыю. Нае т. Ленін вучыў, канстатуючы гэтыя агульныя зьявы, у той-жа час чула прыслухоўвацца, у якім бок сярэдняя хістаецца ў даны час: у наш бок, ці ў бок кулака, у бок нэпмана».

Гэта барацьба вельмі жорсткая, да яе трэба прыслухоўвацца і ўлічваць,

у які бок хістаецца сярэдняя. А адной гэтае зьявы нэвыстарчална. Гэта мы ведалі 25 год таму назад, на III зьездзе. Але нэжны раз, у зьлежасьці ад таго, у які бок сярэдняя хістаецца, вызначэцца тэорыя партыі, на гэтым іменна хістаньні пабудавана навука аб змычцы з сярэднім, улічэньне чула прыслухоўвацца, у які бок сярэдняя хістаецца. — у гэтым большавіцкай тэорыі наважэнне заключэцца — не прапусьціць таго моманту, калі сярэдняя пачне рэзка хістацца ў бок кулака».

Такім чынам, навука аб змычцы з сярэднім пабудавана на хістаньні сярэдняе. Такі новы тэзіс гэтай новай тэорыі. Але да чаго зьводзіцца тэорыя партыі, якая будаецца на хістаньні сярэдняе?

Тав. Лядаў, разьвіваючы далей свае думкі, гаворачы аб тэорыі партыі ў адносінах да сярэдняе, які хістаецца, спасылкаецца на Леніна, кажа:

«Лічыць у 1921 г. увазіў моманту і пашоў на ўступкі сярэдняе. І правільна прабу ўлічыць плечум ЦК, калі пашоў на ўступкі сярэдняе, павялічыў цану на хлеб. Гэта — сумнае зьявішча, што нам прышлося ўступіць, але правільна зрабіла партыя, што гэты момант удавала».

Значыць, навука аб змычцы з сярэднім, якое будаецца на ўліку хістаньняў сярэдняе, у тэорыі ператварэцца ва ўступкі сярэдняе.

І калі зараз падвесьці вынікі гэтай нязграбнай, вульгарнай выдзяленьня «тэорыі ўступак», дык яна зьводзіцца да наступнага палажэньня:

Папершае, яна выходзіць з таго палажэньня, што сярэдняя увесь час будзе бытаць паміж пралетарыятам і буржуазіяй.

Падругое, гэта тэорыя зьводзіць навуку аб змычцы да хістаньняў сярэдняе. Зразумела, сярэдняя, па выразьні т. Леніна — «кляса хісткіх», і нельга на ўлічэньне хістаньняў сярэдняе. Але супрацьці духу балыпавізму — будаваць палітыку партыі толькі на падставе вучоту хістаньняў сярэдняе, бо пры такой палітыцы палка зьмяняецца роля пралетарыяту, як кіруючай сілы ў рабоча-сялянскім саюзе.

Нельга навуку аб змычцы зьводзіць толькі да хістаньняў сярэдняе, і забачыць іншых больш важных і істотных асноў ленінскае навуку аб змычцы.

І, патрэбна гэта тэорыя лічыць, што захаваньне рабоча-сялянскага бліку магчыма толькі шляхам ўступак.

Адсюль мы бачым, што тэорыя ўступак» зьводзіцца фактычна да хістаньняў сярэдняе, прычым ацэнка гэтых хістаньняў зьводзіцца тады да свайго роду тэорыі.

Ленін у прамове «Аб дробна-бур-

жуазных партыях», сказанае ім у 1919 г., гаварыў:

«Задача нашай партыі заключэцца ў тым, каб пры выбары сваёй тактыкі кіравацца класавымі адносінамі, каб мы ў гэтым пытаньні дакладна разабраліся, што гэта такое — выпадковае, праўдзёнае, беспартыйнае, хістаньні, якія ня маюць пад сабой ніякага грунту, ці, наадварот, гэта працэс, які мае глыбокія сацыяльныя нарэзьні»... 1)

З гэтай пытаньні мы бачым, што Ленін ставіць задачай партыі пры выбары сваёй тактыкі кіравацца класавымі адносінамі, у прыватнасьці, каб разабраліся, што азначаюць сабой хістаньні сярэдняе, ці не зьяўляюцца яны выпадковае.

Пры гэтым трэба сказаць, што Ленін рэкамендаваў удлічваць хістаньні сярэдняе ня толькі ў наш бок, але і ў бок ад нас, да буржуазіі, гаворачы аб тым, што правільнай палітыкай павіна партыя дабываць таго, што хістаньні сярэдняе селяніна спыніцца, што ён стане на наш бок. З гэтага поваду Ленін на VIII зьездзе партыі ў прамове па пытаньні «Аб рабоце ў вёсцы» гаварыў:

«У працягу вялікага перыяду панаваньня буржуазіі сялянства падтрымлівала яе ўладу, было на боку буржуазіі. Гэта зразумела, калі прыняць пад увагу эканамічную сілу буржуазіі і палітычныя сродкі яе панаваньня. Мы ня можам разьлічваць, каб сярэдні селянін стаў неадкладна на наш бок. Але калі мы правільна будзем вёсці палітыку, дык праз некаторы час гэтыя хістаньні спыніцца, і селянін зможа ўстаць на наш бок 2)».

Праўда, гэтыя словы Леніна не маюць азначэньня, што ён наогул лічыў магчымым унікнуць хістаньняў сялянства, што яны пры дыктатуры пралетарыяту спыніцца.

У прамове «Аб дробна-буржуазных партыях», якую мы вышэй цытавалі, Ленін гаварыў:

«Мы павіным ўлічыць зьмены, якія адбыліся, улічыць усё асямэнты, на робачы ніжкіх ільвіаў, ведаючы, што хісткія зьяўляюцца хісткімі, пакуль не пераможа поўнасьцю сусьветная сацыялістычная рэвалюцыя 3)».

Значыць, Ленін на увесь час іонаваньня дыктатуры пралетарыяту ў Расіі, пакуль не пераможа сусьветная рэвалюцыя, лічыў магчымым і 1) Ленін, т. XV, стар. 573. Аб дробна-буржуазных партыях. Падкрэсьлена мною. — Я. Р.
2) Ленін, т. XVI, стар. 145 (Падкрэсьлена мною. — Я. Р.).
3) Ленін, т. XV, стар. 580. Аб дробна-буржуазных партыях. (Падкрэсьлена мною. — Я. Р.).

хістаньні сялянства, ня маючы на-конт гэтага ніякіх ільвіаў.

Такім чынам, мы бачым, што Ленін рэкамендаваў партыі ў вызначэньне сваёй тактыкі і палітыкі сачыць за хістаньнямі сярэдняе сялянства.

Але калі Ленін рэкамендаваў нашай партыі прыслухоўвацца да галасу сялянства, сачыць за хістаньнямі сярэдняе сялянства ў вызначэньні тактыкі і палітыкі партыі, дык ясна, што гэтыя хістаньні маюць «сигналізаваць» пэўнага роду неадпаведнае сярэдняе сялянства, няправільнае кіраўніцтва, неабходнасьць зьмены палітыкі партыі ў адносінах сялянства і г. д.

Але ўсё гэта, зразумела, не азначае, што наша партыя, прыслухоўваючыся, сачыць за хістаньнямі сярэдняе, у той-жа час будзе сваю палітыку толькі на ўліку гэтых хістаньняў. Гэта не азначае, што палітыка наша партыі вызначэцца гэтымі хістаньнямі сярэдняе. Як-жа ў такім выпадку трэба расцэньваць хістаньні сярэдняе? Якая іх сапраўдная роля ў вызначэньні палітыкі партыі?

Я. РЭЗВУШКІН.
(Працяг будзе)

„ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРЫЯ“ НА ПОЛІ БАЕЎ

„Маладыя кавалерыстыя“ Беларусі, вучэцца на прыкладзе камсамольцаў Масквы

(Ад нашага карэспандэнта з Масквы)

«Лёгкая кавалерыя» Існуе крыху больш паўгода. Гэты рух яшчэ малады, яшчэ не аформіўся даволі выразна; ён яшчэ нявыцымны і часта яму ўласьцівы памылкі і перагібы. Але, тым ня менш, паўгадовае работа «лёгкай кавалерыі», па агульным прыняцьні РКІ, партыйны і камсамольскі арганізацыя, прынесла багатыя плёны і зрабіла ўплыў у барацьбе з бюракратызмам, галавацтвам, безгаспадарчасьцю.

«Лёгкая кавалерыя» паступова пачынае пераходзіць на вышэйшую ступень. Ад дробных, выпадковых спраў яна надыходзіць да недахопаў сьстэмы, узятая в агульна-дзяржаўнымі і агульна-партыйнымі задачамі дзейнасьці.

Толькі гэтымі днямі ЦК УсеЛКСМ у сваім лісьце ўсім камітатам камсамолу і атрадам «лёгкай кавалерыі» дае жорсткую дырэктыву:

— Ня толькі выкрываць недахопы, але і дабівацца іх зьнішчэньня, імкнуцца да стварэньня абстаноўкі, у якой-бы не паўтараліся недахопы.

З свайго боку НК РКІ СССР у адрозьне ад падписан нам, наркома тав. Лебедзя рашуча патрабуе ад усіх устаноў і арганізацыяў безьлітаснага, дапамогі «лёгкай кавалерыі». Яшчэ зусім нядаўна на ў мору шчырыя гаспадарнікі тармавалі работу «кавалерыстыя», а часамі проста зьрываў яе. На ўсё Маскву вядомы выпадак, калі старшыня праўленьня Масгандлю Серакоў пакінуўся в ляжанка на «кавалерыстыя», якія ўвайшлі да яго ў кабінэт пацікавіцца работай.

Апошнія зьводкі работы маскоўскай «кавалерыі» гавораць аб азначаных поспехах. Сухія даньскі, ляжанкі нікогды даюць малінае жорсткае барацьбы в хвараньні зья-

вішчамі нашага апарату. Прыкладом некалькі прыкладаў.

У пачатку студзеня Цэнтральнае статыстычнае кіраўніцтва парашыла зрабіць пералік дробнай прамысловасьці Закапела работа. Былі мабілізаваны спецыяльныя кадры супрацоўнікаў. Друкарні пасьпяхова заготовілі звыш 20 том розныя аякет, пыталыні лістоў і формаў. Машына працавала ўзмоцненым тэмпам, але... нечакана, бля усякай прычыны, бля ўсякай яснай матываўкі пераціе быў адкладзены на няпэўны час. Дарэмна прапала вялікая энэргія. Дарэмна патрацілі значныя сродкі.

«Кавалерыстыя» ЦСУ ня толькі паставілі ў парадак для пытаньне аб азначанай шкодае, якую прыносяць падобныя казусы, але і выкарысталі выпадак для ўважлівага азнамленьня з апаратам ЦСУ, з струнтурай гэтае важнейшае ўстановы. Мы ўвэулены, што вынікам такога азнамленьня будзе ліквідацыя многіх хвараных зьявішч.

Другі, ня менш паказальны прыклад.

На 2-га сакавіка наазначаны ўсе-саваны зьезд рабфакаў. У парадку для зьезду ставіць важнейшыя пытаньні рабфакаўскага жыцьця, вырашэньнем якіх ваяляты ня толькі апарат Галоўпрафасветы, але і ўся савецкая грамадзасць. У дзейнасьці рабфакаў ёсць шмат недахопаў, і в гэтага пункту непагладу зьезд павінен адыграць вялікую ролю. Між тым, адсутнасьць якой-бы там ні было масавай, дзелавой падрыхтоўкі да зьезду наградзе абірнуць яго проста ў юбілейны перэд. Дзесяць дзён васталося да зьезду і нэвольнага артыкуду па пытаньнях рабфакаўскага жыцьця ў цэнтральным друку яшчэ няма. Нікакая пра-

працоўкі пытаньняў зьезду ў рабфакаўскім асяродкі не вядзюцца. Некалькі ведаемственных работнікаў «прапрацоўваюць» гэзісы і гэтым думваюць абмежавана. Ясна, што калі-б зьезд адбыўся такім чынам, гэта ў азначанай ступені зьмала-б яго, зьява-б на нішто яго азначэньне. І вось «лёгкая кавалерыя» рабфакаў імя Пакроўскага ўаьлімае голас за адтэрміноўку зьезду, за перацягнэньне яго на красавік, за дзелавую, працтычную, масавую падрыхтоўку да яго.

Зрабіць зьезд выхадным пунктам для арганізацыяў агляду рабфакаў — вось чаго дабіваюцца «кавалерыстыя». І мы ўвэулены — дабываць.

Такіх прыкладаў можна паліць шмат, але і двух паданых, па нашай думцы, зусім даволі, каб бачыць, што работа «лёгкай кавалерыі» нашыбілася.

Пры правільным росьце «лёгкай кавалерыі» дасць нам шмат даскапалых довадаў сваёй жыцьцёвасьці і грамадакай значнасьці.

Звыш 150.000 «кавалерыстыя». Зразумела, многі в іх адвэенца, ня ўсе будуць працаваць, як належыць, ня ўсе ўдліваць задачы, якія ставіць перад імі. Але масы рабочай модалі базупынна вылучаюць усю новыя і новыя атрады барацьбы за аддараўленьне нашага апарату. У поўнай меры ажыццяўляюцца словы тав. Бухарына па апошнім зьездзе камсамолу аб вялікім значэньні шэравай рабочай самалейнасьці, нарадзіўшай «кавалерыю». І гэта творчась самалейнасьці — крыніца поспехаў «кавалерыі» і вэрка да далейшых перамог.

В. БЕЛАГОРСКІ

11 ГОД ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

Пачалась вярбоўка ў вайсковыя школы

Да тыдню военной кнігі Чытайце ваенныя кнігі

Помнім аб сямі чырв. каармейца

У перыяд абнавіленьня клясавай барацьбы ў краіне клясы адбор чырвонаармейцаў і камплектаваньне Чырвонае арміі і асабліва вайсковыя школы выключна рабочымі, батракамі, белыкамі і сярэднікамі, з абавязьчэньнем моц Чырвонай арміі.

Практыка мінулых вярбоўчых кампаніяў у вайсковыя школы паказала, што пэўны пачатак вярбоўкі і наладывчальна хуткае яе правядзеньне, пераходзіць рабочай і батрацка-бядняцкай частцы моладзі паступаць у вайсковыя школы.

Моладзь была слаба падрыхтавана для паступленьня ў школы. Наогул надзвычайна малы тэрмін в пачатку вярбоўчых кампаніяў да моманту прыёмных іспытаў не даваў магчымасьці жадаючым паступіць у ВНУ сваячасова падрыхтавацца.

Што такое кадравая армія і ці можа толькі адна яна вывучаць ваенную справу? Кадравая армія ў сучасных умовах фактычна складае толькі частку сапраўднай арміі. Яна не зьяўляецца «арміяй вайны», бо будучае вайны вырашаць ня кадры (як ні вялікая іх роля і задача), а людзі і эканамічныя рэзервы краіны. Гэта іх належыць гонар рашучага і апошняга ўдару.

Вось чаю вывучэньне ваеннае справы ў мірны час ніяк ня можа замінюцца ў вузкіх рамках кадравай арміі. Яна павіна быць справай кожнага пралетарыя і савецкага грамадзяніна, які сузьянае выконвае свой абавязак. Вывучэньне ваеннае справы кожным зямш-мірны і зямш-студэнт грамадзяніна Саюзу неабходна і для таго, каб ён

ішчэ і за другі шлях зьяўляюцца: за чытку ваенных кніг.

Вам вядома, што ўсе ваенныя кнігі падобны адна на другую, а замест іх гэта: «Управа, улада і кругом марша», зборка і зборка стралябы, частка вая і усё інаш. Але вы памыляецеся ў такой ацэньці ваеннай кнігі. Бо ваеннае мастацтва ахапляе сабой усё мастацтва і вавукі, якія ствараюць моц чалавека. Работа фронту і тылу, разбор гістарычных апэрацыяў, імперыялістычнае боіва, гарацкая барацьба рабочае клясы і працоўнае характару і спосабаў вядзеньня будучай вайны — аднолькава зьяўляюцца сабе адбітае ў ваеннай літаратуры.

Рабочыя і сяляне Савецкае Беларусі в вялікай увагай сачаць за жыцьцём і работай Чырвонай арміі, імкнуцца ўсімі сіламі дашамагчы павышэньня яе прапаздольнасьці і зусім неспадковае другі акруговы зьезд савету Меншчыны адны в пунктах свае пастановы даў заданьне акруговому выканаўчаму камітату «садзейнічаць палітычнае падрыхтоўку Чырвонай арміі, зьяўляючы ўвагу на камунальнае абслугоўваньне і паліпшэньне быту Чырвонай арміі, паліпшыць становішча вучпунікаў» і інаш.

Гэты пункт не застаўся толькі на паперы, АВК у сваёй рабоце зварочваў вялікую увагу на патрэбы Чырвонай арміі.

Для паліпшэньня жыльбвнх умоў Чырвонай арміі ў г. Менску ва камплектавадз абаранявана ўся фактычна зьяўляюцца ім плянча ў дамох камітату. ЖАКТАх і ў 30 проц. норм. За апошні год выдана ардоў на 13 проц. і в цяпер у дамох

и вопрос об уступках крестьянству... 2) «Беларуская сэралія». Шкала тут т. Лядным сфармулявана адвэка ролі сэраліі—гэта «цэнтраль- тав фігура земляробства»

Уступак... выносіць фактычна ўстаўляю сэралію прычым ацон- на гэтых кістанняў увадзіцца так- сама ў свайго роду тэорыю. Ленін у прамове «Аб дробна-бур-

2) Ленін т. XV, стар. 380. Аб про- ва-буржуазных партыях (Падкрэс- лена мною.—Я. Р.).

бюроўная кампанія ВССР пача- са з 23 лістапада. Цэнтральная Вярхоўная Камісія пры ЦВК ВССР ужо прыступіла да работ і выпрацоўвала рад мерапры- емстваў па правядзенні вярхоў- наў кампаніі. Намечана арганізаваць вярхоўны камісіі і на буйных за- комах і раённых выкаваўчых камі- тэтах. Каб рэагаварць вярхоўную кампанію непасрэдна на прадрыве- ствах, срод рабочых, арганізуецца вярхоўны камісіі на буйных за- водах.

Цэнтральная Камісія паставіла арганізаваць у некаторых акруговых п-трах спецыяльныя курсы па пад- рыхтоўцы рабочай і батрацка-бд- няцкай часткі моладзі па агульна- адкавацкіх прадметах. ВАСІЛЕВІЧ—начальнік АБВШ.

Але можа вы байце суму і казін- шчыны «суконнае» вясное новы. Дарэчы! Вы не вясное сучаснай за- соннай кнігі. Чырвоная армія пра- рабіла культураю рэвалюцыю на- вят у адносінах вясня-літарату- рага стылю.

У вясняй кнізе шмат цікавага, каштоўнага і навуцальнага. Не дарма Маркс, Энгельс, Ленін, Ма- рыні і інш. так уважліва вывуча- лі вясняную літаратуру.

Чытаўце вясняныя кнігі, і вы не пашкадуеце Гр. Почтэр.

ТРЫВОЖНЫ СЫГНАЛ З ФРОНТУ ПАРТАСЪВЕТЫ

Гэтымі днямі пры Менскім вярхо- воме партыі адбылася нарада прапа- гандыстскіх і апорту вясковых РК па пытаньнях партасъветы.

Гэтыя нарады вясновае влікай увагі.

Як ацэньваюць прапагандысты сучасны стан партучобы ў акрузе? Гэта ацэнка выкавае крайні пэ- сымізм, але ўсё-ж яна досыць тры- вожная.

СТАНОВІШЧА ЗАРАЗ

Арганізацыйна партучоба па ак- ружэ амаль на палову сарваная; ва- няты ў школах пачаліся са знач- ным спавільненнем, за паўгода, фактычна час заняткаў школ складае на больш двух ме- сяцаў; у радзе раёнаў (Зас- лаўскі, Смаленскі) знаходзіцца ў катастрофічным стане, адсеў слуша- чоў у радзе школ даходзіць да паловы іх складу (Барысаў—42, у вяс- ковых раёнах—30-45 проц.); увесь сьвешчаны і студзень партшколы ў вёсцы не прапавалі, у вясняку з удзелам партыяцаў у выбарах са- ветаў.

Таму прахаджэньне праграм на абшчынні дзень на многіх школах выражаецца ў давяж-трох прадэ- ланых сутарках.

Вось той агульны даволі пьмяны мільянак стану партучобы, на які паказвалі самі прапагандысты і апорты. На фронце партасъветы ёсьць прарывы—гэта факт.

ДЗЕ ПРЫЧЫНЫ ПРАРЫВАУ

Як гэта магло здарыцца? Народа выдзіла шмат прычынаў, якія прывялі да гэтага. Першае, на што паказвалі прапагандысты, гэта тое, што партыяна-навуцальны год пачаўся на мясцох без належнай глыбокай ідэ- алягічнай і арганізацыйнай падрых- тоўкі. Самалёк і саматужніцкасьць у падрыхтоўцы—вось карань ала су- часнай вучобы. Усе крычалі «ра- таму влікама ўдзельна, в якім пачы- наўся навуцальны год і мала рабілі, каб замацаваць гэты ўдзел на спра- ве. Зараз схамінулася—многа ўжо не напавілі, і таму некаторыя та- варышы схіляюцца развядзіць густы пэсымізм. Зразумела, што справа ня ў тым, каб сумнявацца ў жываных партыянаў масы да вучобы—яно відавочна. Гэта падвэрзіла абсалютна большасьць прапагандыстскіх—удзельнікаў нарады. Прычыны не- дахопаў ляжачы не ў суб'екце вучо- бы, а ў яе арганізацыі.

Напрыклад, як праведзена кам- плектаваньне школ? Ці захаваны і праведзены ў жыцьдзі дырэктывы ЦК і Мен. АК няконт поўнай доб- рахвотнасьці вучобы? На гэтыя ва- пытаньні ніводзі прапагандысты не адказваў без аганорак: было шмат парушэньняў добрахвотнасьці. Вось дзе ключ да разуменьня прычын масавага адсева. Так, у Барысаве «заніс» у школу праходзіў на некаторых прадрывах у часе работы. Партыец стаячы ля вар- штаў, адказваў вярбоўчыку: «За- пішы сам куды-небудзь». І занісва- лі куды-небудзь. Многія асобныя ар- ганізатары комплектаваньня школ не правялі і малой долі тэй сур'ё- наскай, якая ад іх вымагалася.

У Заслаўскім раёне, калі ў адноў а лчэек ніхто ў школу не заісцаўся, тады заісцілі прымусома...

Далей да гэтага такія рэчы, як невьястарчальная рознастайнасьць існуючых форм вучобы і тое, што падрыхтоўчая работа на мясцох праходзіла кааізна, без нялежнай увагі лчэек і РК, талы будзе ясна, чаму мы зараз маем такое становіш- ча з вучобай.

Дрэннае выкаваньне дырэктывы партыі аб поўнай добрахвотнасьці ў выбары форм і сьмояў вучобы— вось другая прычына «кряніцы». Непадрыхтаванасьць прапаганды- стскіх—гэта трэцяя, амаль најбэежная прычына. Ад прапагандыстага вале- жьдзі зрабіць заняты жывымі, ціка- вымі, або развешчп сум, ад якога, як кажучь, мухі дохнуць. Інакш кажучь, справа ідзе аб палітычнай і мэтадычнай падрыхтоўцы. Што тут мы маем?

Нарада паказала, што хонь і ёсьць налішчэньне ў складзе прапаган- дыстскіх, аднак, далёка ад таго што патрэбна. Так тыповы стаж прапра- работы прапагандыстскіх—2, радзей— тры гады. Папярэдняя практыка пра- работы таксама павыстарчаль- ная.

Вось пералік хвароб партыянай вучобы. Два словы аб самаляльным складзе слушачоў. На нарадзе адна- чылі, што ў гэтым сэнсе далёка ня ўсё добра. У вясковых школах вусім мала батракоў і рабочых. Сафарт- школы ў цэнтры і вяснячэй меры навадзяюцца служымі элемэнтамі. З усяго відаць, што кіраўчым лэўгантам камплектаваньня зьяўляў- ся дэжур «найбогашага ахвату», а па якасьці падбору.

Рэжны актыў, напрыклад, вусім не ахоплыв вучобай Самаадкавацкі- нымі формі не прасунуты ні ў якой ступені.

На лепш стаіць справа і в камса- мольскай вучобай. Усё тое, аб чым мы казалі вышэй, характэрна і для вучобы камсамольцаў.

АБ «КІРАўНІЦТВЕ» НА МЯСЦОХ —ПРЫКЛАДЫ, ФАКТЫ

Мы казалі аб прычынах прарываў на фронце вучобы. Але мы не сказа- лі яшчэ аб прычыне ўсіх прычын— кіраўніцтве РК і ячэек партучобай. На практыцы нарады мы можам сьмегла скажаць, што увага РК і ячэ- ек ні ў якой ступені не аднавіла сур'ёзнасьці становішча. Мы-б ска- залі, што ёсьць адаротная прапор- цыя. Хіба можна лічыць нармаль- ным, калі РК ні разу ня ставіць пытаньня аб стане вучобы? Хіба пармальна, калі апорты РК ня маюць магчымасьці кіраваць работай школ?

Яскравейшы прыклад таго, як ня треба кіраваць партучобай, дае Заслаўскі раён. Там, як мы казалі вышэй, вучоба амаль сарваная Чаму? А таму, што апорт РК, т. Парфянюк, скончыўшы кампу, бмў пасаджаў тэхнічным сьвэтараром РК, якім быў тры месяцы. Ці можна лічыць пры такіх адносінах дзівным, што парт- вучоба і наогула ўся масавая работа ў раёне знаходзіцца на мёртвым пункце?

Гэта крайні прыклад, але нам вда- ецца, што падобныя прыклады ёсьць ня толькі ў Заслаўці. Амаль ва ўсіх раёнах апорт—гэта чалавек камісія і рэзультат, але толькі не свае непасрэдыя справы.

Прапагандыстскіх таксама часта адрываюць ад працы, не даюч маг- чымасьці рыхтавацца сур'ёзна да заняткаў і г. д.

АБ ПРАПАГАНДЫСТЫМ «САМА- ТУЖНІКУ», АБ УВЯЗЦЫ ВУЧОБЫ З БАЯВЫМІ ЗАДАЧАМІ ДНЯ

А пры ўсім тым выстарчальнай мэтадычнай дапамогі і в акругі, і ў вёсцы прапагандысты ня маюць. Скажучь, што ў акрузе ёсьць мэта- дычныя цэнтры—апагабінат. Гэта так, але, як казалі прапагандысты, яны яно не адчуваюць. Большэнь АПА ЦК да пытаньня партасъветы яшчэ

не адпавядаюць патрабавацьдзі прэ- пагандыстскіх.

Значыць, вясковы прапагандыст мільялі зьяўляецца «саматужнікам- адзінкай», як казалі на нарадзе.

З гэтым зьвязаныя някучільны ідэ- алягічны недахоп і выкладаньні, адсутнасьць сур'ёзнай уважкі парт- вучобы з баявымі пытаньнямі дня. Як, напрыклад, прапрацаваны ў школах вытаньні VI кангрэсу Кам- ітэрну? На гэта пытаньне амаль усе прапагандысты давалі адмоўны адказ: у школах не прапрацоўвалі, а толькі на агульных сходках лчэек, дзе былі часамі толькі гатовыя да- клалды. Тое самае треба сказаць і ў адносінах прапрацоўкі дырэктывы партыі на барадзьбе в ухіламі, асаблі- ва—з правам.

Адсюль відаць, што партучоба ня ідзе палчэек з момантам, не дапама- гае высвятленьню баяных пытань- няў дзя. Гэта становішча најбольш небяспечным, калі асобны прапа- гандысты прапавалі на нарадзе да- вадзіць, што «ніякай уважкі непа- трэбна», треба кіравацца толькі пра- грамамі.

Між тым, з практыкі нарады ві- даць, што адной з вялікіх прычын масавага ўдэку са школ зьяўляецца тое, што слушаць не знаходзяць у школе адказу на хналюючыя іх пы- таньні. Тав. Цэнцылар на нарадзе азначачу на такія факты, калі шко- лы не закрываюць такіх пьязенных пытаньняў, як барадзьба в ухіламі, і'янтствам, барадзьба в ухіламі ў пар- тыі і г. д.

АБ БЛЫТАНІНЕ У ФАРМУЛЕУКАХ І «ОЧКОВІРАТЕЛЬСТВЕ»

Акрамя гэтага часам говіць са школы вяснасьць і блытаніна ў фармулёўках прапагандыстага. Часта аўдыторыя распачынае гадзіныя дыскусіі в кіраўніком няконт тэй ці іншай ято фармулёўкі і... ня рэдка мае слушнасьць. Такія факты нагя- даліся ў Барысаве. Абсьледнаўне школ паказвае, што рад прапаган- дыстскіх дапускае рад скажэньняў тэарытычных і ідэалёгічных у сваёй рабоце.

Зразумела, што гэта ня можа не адбівацца на настроях слушачоў.

Аднак, ня глядзячы на ўсё вышэй- паказанае, на многіх школах раскві- тае ячэе «очковіральства». Кі- раўнікі школ часта ілжыма інфар- муюць парткамітэты, прыфарбоўва- юць сапраўднасьць. Дапускаюцца такія «прыёмы»: пры абсьледнаўні школы кіраўнік праводзіць сутарку ўжо прапрацаваную і напат па'тара- ную. Усе слушаць адказнаюць добра. А пасля выяўляюць: мы ўжо чаць- верты раз гаворым на гэтую тэму, абрыдла—больш у школу ня пой- дзем» (Барысаў).

ВЫВАД

Становішча партасъветы ў акрузе паставлена нездавальняюча. Такую апівку дала нарада прапаганды- стскіх. Сылгал досыць трывожны. На- іўна думка, што ён датычыць толькі Менскай акругі. Падобныя-ж сыгналы чуцьні і в іншых акруг. Патрэбна безадкладна ўвага ўсіх партаргану да фронту партасъве- ты, каб умацаваць гэты фронт і рэшту часу скарэстаць для ўзмоцнаея вучобы. Бяэ гэтага немагчыма гаварыць аб сур'ёзным ідэалёгічным узбраеньні радю партыі для барадзьбы з галоўным вара- антыпартыяным правам ухіламі.

Цэнтральная Вярхоўная Камісія пры ЦВК ВССР ужо прыступіла да работ і выпрацоўвала рад мерапры- емстваў па правядзенні вярхоў- наў кампаніі. Намечана арганізаваць вярхоўны камісіі і на буйных за- комах і раённых выкаваўчых камі- тэтах. Каб рэагаварць вярхоўную кампанію непасрэдна на прадрыве- ствах, срод рабочых, арганізуецца вярхоўны камісіі на буйных за- водах.

Цэнтральная Камісія паставіла арганізаваць у некаторых акруговых п-трах спецыяльныя курсы па пад- рыхтоўцы рабочай і батрацка-бд- няцкай часткі моладзі па агульна- адкавацкіх прадметах. ВАСІЛЕВІЧ—начальнік АБВШ.

Але можа вы байце суму і казін- шчыны «суконнае» вясное новы. Дарэчы! Вы не вясное сучаснай за- соннай кнігі. Чырвоная армія пра- рабіла культураю рэвалюцыю на- вят у адносінах вясня-літарату- рага стылю.

У вясняй кнізе шмат цікавага, каштоўнага і навуцальнага. Не дарма Маркс, Энгельс, Ленін, Ма- рыні і інш. так уважліва вывуча- лі вясняную літаратуру.

Чытаўце вясняныя кнігі, і вы не пашкадуеце Гр. Почтэр.

Савецкая ўлада клопаціцца і аб сэм'ях чырвонаармейцаў.

Апошнім дэсаматар'ял выдацца дармова і ў ірэд'ят. За 1927-28 г. выдана дармона—3.187 куб. мэтраў будаўнічага матар'ялу на суму 2.519 руб. і ў ірэд'ят на суму 5.974 руб. 410 гаспадарак дармона атрымаці дровам.

Пры правядзеньні земляўпарадка- ваньня сэм'і чырвонаармейцаў карысталіся ўсім ільготамі, якія на- лежачь па вакоме.

За гаспадарчы 1927-28 г. па Мен- акрузе надалена зямл'я 87 двароў в лікам 481 аядок, даналезлена 114 двароў в лікам 656 душ. Акрамя та- го сэм'і сельсаветаў на месцы на- дзелена 19 двароў. Зьянта платы за земляўпарадкаваньне в 120 гаспада- рак паўнасьцю і в 36 гаспадарак часткова.

Нарэшце, треба паказаць яшчэ на адну досыць значную ільготу, якая мае вялікае значэньне для сям'я і сэм'я чырвонаармейцаў.—гэта іль- готы па с.г. палатку. За 1928-29 год выдвалены аўтаматычна—1.510 сэм'- яў чырвонаармейцаў і інвалідаў на суму 21.638 руб. і па асабовых ка- даішнітвах выняты палаткі в 1.256 гаспадарак на суму 17.917 руб.

Калі далаць яшчэ, што па Мен- акрузе на кредытаваньне сэм'яў б. чырвонагвардыяцаў і чырвоных партыянаў асыгнаваны спецыяльныя кредыт у суме 23.000 па акрузе, ды стане ясным, якой увагай карыста- юцца чырвонаармейцы і іх сэм'і.

№-ская Беларуская дывізія да сьвята

Адным з вялікіх дасягненьняў нацыяналітыкі зьяўляецца поўная бе- ларусізацыя работы ў №-скай Бела- рускай імя Фрунае дывізіі. Уся стра- яная служба, большая частка стату- таў праведзены на беларускаю мову.

Пасляхова праводзіцца камплек- таваньне сярэдняга начскаладу бела- русамі-выпускнікамі АБВШ. Вібля- тэці як палкавыя, так і ротныя знач- ны палпоўны беларуска літарату- рай. Вялікім дасягненьнем у галіне беларусізацыі зьяўляецца выпуск «Чырвонаармейскай Праўды», якая выходзіць у выглядзе дадатку да «Красноармейской Правды».

Чырвонаармейцы №-скай Бела- рускай дывізіі прынялі актыўны ўдзел у выбарах у саветы. Яны шы- рока агітавалі за кандыдатуры бела- вяжкоў. Чырвонаармейцы арганізава- лі калектыўную псылку лістоў у вёску у якіх рэкамаандавалі, каго абі- раць у саветы.

Многія з іх атрымалі лісты в вёскі з удзячнасьцю за ўказаньні і ўдзел у кампаніі.

№-скі артылерыйскі і някотныя палкі арганізавалі брыгады, якія выяжджалі ў вёску і данамагалі вы- барам у саветы.

Да ўдзелу ў выбарах прыцягнуты дэпрызытнікі і пераменьнікі.

Рабочы Менск выбірае ў Гарсавет сотні прапаноў выносяцца на сходах

240 з 272 Дворнікі выбіраюць

Ужо рабочыя кауналіцаў на перавыбарчы сход безумоўна доб- рая 240 в лішак чалавек в 272.

На такую іўку, як відаць, ніяк не разьлічвалі пават арганізатары сходу. Залю кляба «Кауналіцаў» паступова запэўняюць людзі ў па- ношаных кажуках, большасьць ба- радчы, мільгае шмат шэрых ху- стак: сеньяна абіраюць дворнікі, праці і грабары.

Упаўнаважаны выбарчай каісіі папрабавана растлумачае выбар- шчыкам іх працы.

Сход пераходзіць да паказу буду- чага гарсавету. Наказ абмірвоў- ваюць па пустах, уважліва па- зьвелемому разгледзяюць кожны пункт, уносяць дадаткі.

— Больш сродкаў адпусьціць на жылёвае будаўніцтва. Дворнікі нашы ў большасьці жыюць у сыр- ых кватарах і сутараньнях. Новы гарсавет павінен прыняць усе меры да таго, каб іх выдзьгнуць з сутараньняў.

Сваячасова пачаць будаўнічы сэзон

Наказ рабочых Гандальстрою

Проста в работні адзі са адным зьбіраюцца будаўнікі—рабочыя Ган- дальстрою на перавыбарчы сход. Да пачатку сходу прышло каля 220 чалавек в 231 выбаршчыкаў. Гое, што сход пачаўся са спазь- неньнем на галіву і што ў па- каўкавыя клубы было досыць хо- ладна, не пашкодыла актыўнаму абгавараньню вэстаў і правядзень- ну перавыбару. Абгавараньне на- казу пачалося са спрэчак... чытаць на в на беларускай мове ці на расійскай.

Спрэчкі спыніла выступленьне рабочага іўр'я Цофіна, які выка- наў думку большасьці сходу аб тым, каб наказ чыталі на беларускай мове. Аднак гэтыя спрэчкі зра- зьдэкаваліся.

Рабочыя Гандальбуу—вэзна- чальнікі перавыбарчых сходаў.

— Буйныя дымі ўжо даўно тре- ба было забраць у домаўласнікаў і перадаць ЖАКТ'ах.

— Нашы ўстановы яшчэ часамі любяць шырока жыць і займаюць шмат жылёвай плошчы. Таму бу- дучаму гарсавету даецца наказ па магчымасьці ўшчыльніць установы, вывадзеныя жылёвую плошчу пе- радаваць выключна пад кватэры або школы.

— Рабочыя акраім дрэнна ась- сяцяюцца, там у цэміаде часта мож- на галаву параніць.

— Скараціць падачу сьвятла ў касьцёлах, цэрквы і сьнагогі і за іх кошт больш асьвятляць акраім- — уносіць вусім рэзонантну пра- павоу ахвін в выбаршчыкаў.

Жаночая палова сходу адразу-ж сустракае гету прапавоу ў штыхі.

— Чаю ў клубах гарыць?

— У прыватных кватарах ужн- ваюць лішнюю энэргію.

Прыступаюць да галасаваньня.

Справу вырашыла жаночая па-

лова сходу, якая амаль аднагалосна галасавала супроць прапавоны. Мужчынская палова праявіла інерт- насць.

Вынікі гэтага галасаваньня кра- самоўнае ўсіхх лічбаў і дэклара- гаворачь аб тым, наколькі дры- на пастаўлена ў нас антырэлі- гійнаа прапаганда. Гурткі бла- жошчыкаў яшчэ не ахвілілі масу.

Чытаньне наказы скончана. Сход пераходзіць да выбару дэлегатаў. Называюцца кандыдатуры.

Нехта высюмае кандыдатуру Ла- піча. Апошняя адразу сустракае ахвоту. Лапіч—дэлегат гарсавету вічулага ськладу, за ўвесь год не наведваў ніводнага сходу гарсавету, вусім нічога не зрабіў.

Зьяняць—галасуе сход—баліст у гарсавете нам неатрэбен. У гар- савете аднагалосна выбіраюцца т. т. Эўдальма—член партыі, і дворні- чыха Асіпенка—актыўнае, дэлегата- ка. Бандыдатам абіраюць т. Шу- мава.

Праваўноў будаўнічы сэзон

Прапавоуць новаму складу гарса- вету прыняць усе меры да таго, каб сваячасова пачаць будаўнічы сэзон і забяспечыць будаўнічы арганізацыі кваліфікаванай тэхні- чай сілаў і патрэбнай колькасьцю будаўнічых матар'ялаў. Треба бу- даваць в гэтым годзе сілікатны завод.

Выбары ў гарсавет прайшлі пры надзьвычайнай актыўнасьці ўсіго сходу. Сход высуюу 17 кандыда- таў, пераважнай колькасьцю гала- соў абраны рабочыя Фіш і Дзіміт- нюк, рэкамаандаваны парт'ачкай і прафактывам Іва. Фіш—член партыі стары рабочы-будаўнік. Тав. Дзімітнюк—кандыдат БЦ(б)Б пра- даўнік Гандальбуу.

Дэ ўдзелу ў выбарах прыцягнуты дэпрызытнікі і пераменьнікі.

ПАСЕЎНУЮ—ПАД КАНТРОЛЬ МАС

НА ПАСЕЎНЫ ФРОНТ

Рад прыверак органаў рабоча-сялянскай інспэкцыі і штодзеннае высвятленне пытання ў нашым друку сьведчаць аб надзвычайнай пагрозе зрыву падрыхтоўкі да пасеўнакмпаніі і гэта ў той час, калі партыя і ўрад завастралі ўвагу грамадзянска на сваячасовай падрыхтоўцы да пасеўнакмпаніі і наогул неабходнасці падняцця ўраджайнасці.

І зусім зразумела, далей цярынец абсалютна недавальняючы ход працы па падрыхтоўцы да пасеўнакмпаніі немагчыма.

22 лютага ЦК КП(б)Б сказаў сваё апошняе слова—павесці органам ЦКК-РСІ рашучую працу па правярцы ходу падрыхтоўкі да пасеўнакмпаніі і выканання пастановаў ураду і дырэктыў партыі. На параставе чагэ старшыня ЦКК-РСІ тэ-

леграфна распарадзіўся аб наступным:

«Прапаную за адназначна старшыню АНК зараз вылучыць ударную групу і правярць падрыхтоўку да пасеўнакмпаніі ў акруговых установах. Вінаватых у недахопах прыцягнуць да адназначна. Матэрыялы сьлешнай поштай ЦКК.

28 лютага. Старшыня ЦКК КАЛНІН».

Адпаведна ў бліжэйшы час разгорнецца праца па правярцы дзейнасці і цэнтральных устаноў.

Прафсаюзным (асабліва сельгаслес. рабочых) і каалярацыйным органам і арганізацыям неабходна зрабіць адпаведныя вынікі. Усе на фронт барацьбы за сваячасовую падрыхтоўку і правядзенне пасеўнакмпаніі.

КАРШАКЕВІЧ.

САУГАСЫ—НА ЛІНІЮ! Больш энэргіі і ініцыятывы

У наступную пасеўную кампанію павінны ўдзельнічаць усе жылыя сілы краіны. аб гэтым гаворыць уся савецкая грамадзянства. да гэтага залікае ўсіх працаўнікоў зямельных органаў, у тым ліку і працаўнікоў савецкіх гаспадарак. савецкая ўлада і камуністычная партыя.

Мы павінны перамагчы нашу беднасць, перамагчы та што-б там ні стала; вось бачны лёзунг кампартыі і ўлады. Гэты лёзунг павінен зразумець кожны грамадзянін. а калі гэта так, то ўсякаму надбайству павінен быць паложаны рашучы канец.

Гэты лёзунг у вялікай долі павінен быць выканан саўгасамі таму, што саўгасы—бачыць адзін з найважнейшых падвалнікаў індустрыялізацыі сельскае гаспадаркі.

Гэтую павалнасць трэба было даўно зразумець усім кіраўніком саўгасаў, а таксама і рабочым калектывам савецкіх гаспадарак.

Адзін, на якім мілье, мы гэтага разумення назіраем надта мала. і асабліва мала прантычнага вына, наняны дырэктыў ураду наокуп прантычнага ўдзелу саўгасаў у справе дапамогі сялянству па ўздыме ўраджайнасці.

Апрача таго і самі савецкія гаспадаркі ў шмат выпадках кепска падрыхтаваліся і кепска рытууюцца да пасеўнае кампаніі. гэта пказвае правядзенні агляд раду саўгасаў з боку Велесельтэсту.

Вось прыклады:

Саўгас імя Радэка да гэтага часу не абавязаны айс, амаль зусім ня

яі сьвятля. Гэткае абсцудоўванне селян з боку саўгасаў зусім ня спрыячае, яно губіць твор саўгасы.

На доўгі саўгасаў выпала важная задача ачысціць алан мільён пяцсот тысяч пудоў сялянскага насення, гэта ў дзесяць раз больш леташняга году, гэта трэба выканаць ва што-б там ні стала.

Кожны кіраўнік саўгаса, кожны сундэафінік саўгаса павінен прасянуцца тэй думкай, што ён ачысцяе на зьяяном пралетарыяту на непасрэдным стыку з шырокімі коламі сялянства і асабліва з сялянскай бедноты і сярэдняцтвам. Гэта місія паважная.

Мы павінны канстатаваць такія зусім неспрыячныя факты, калі ўгнаеьне поцелам губіцца.

Вось прыклад:

Кіраўнік саўгаса Грудзіпаўка, аграрна-агачы поцел ад саўгаскіх прадпрыемстваў не арганізаваў абор яго сухім і часткова скарыстоўвае яго так: сыпле ў тноў у аборы(!), замест абору, яго ў агульна прынятым парадку.

Гэта надбайнасць, бо кіраўнік мае вышэйшую асьвету, а таму ён павінен ведаць і тое, як скарыстоўваць поцел.

Вось якія бачыць адольныя людзі сярод кіраўнікоў саўгасаў.

Нам адвечна трэба паставіць гэтую кіраўніку такоа пытаньне няўжо ён будзе сьмяць у тноў калійныя солі, або суперфасфат.

Слаба рытууюцца да пасеўнае кампаніі рабочыя калектывы, не разгорнулі да гэтага часу пераважна вы-

Увага шырокіх мас савецкай грамадзянскай і яшчэ не прыкавана да пытанняў пасеўнай кампаніі.—Шырокая творчая ініцыятыва мас нярэдка падмяняецца бюракратычнымі цыркулярамі.—Усе сілы на падняцце ўраджайнасці.—Мацней зьвязанца з беднотай, з сярэднякімі масамі сялянства.—Хутчэй прасунуць на вёску машыны і насенне. Агранамічную культуру ў шырокія масы сялянства.

ПЕРШЫ ВОПЫТ ВАПНАВАНЬНЯ—ПАД ПАГРОЗАМ ЗРЫВУ Выпрацаваныя машыны ня годны—Іх трэба перапрабляць Тэрмінова і суроа расьсьледаваць гэтую справу

Беларусь забясьпечана вялікай колькасцю вапнякоў, крэйды, мэртеля і адкідаў папяровае вытворчасці. Праведзеныя выпрабаваньні вапнякоў і крэйды даказалі, што гэтыя вапнякі годны для выкарыстання ў сельска-гаспадарчую калібрацыю. Пры сабекошце тоны размолатай вапны ў 7 рублёў вапна будзе адпускацца насельніцтву па 3 рублі 60 кап. тона ў доўгатэрміновы крэдыт. Страты ад гэтых апаратаў, якія паясе сельска-гаспадарчых каапэрацыя, будуць пакрыты Наркамфінам Саюзу.

Цяпер аб саміх машынах па размоле вапнякоў. Некаторыя частка машын для патроек Саюзу атрыманна з Амерыкі, а больша частка вырабляецца на савецкіх заводах. Металісмыдыкад, які ўваў заказ на гэтыя машыны ад Сельсаюзу, заключыў таксама дагавор з Белмэталітэстам на выраб 150 машын.

Белмэталітэст па атрыманні ад Металісмыдыкату формалі і чарціжох (спрошчаны амерыканскі тып) размеркаваў гэты заказ па сваіх заводах, у тым ліку і на менскім заводзе «Энэргія».

Зара выявілася айна надзвычайна сур'езная акалічэнасць, якая пагражае зрыву кампаніі па вапнаваньні. Аказваецца, што нашы заводы выпрацаваць вапна драбінныя машыны без рухавікоў,

якіх вапнякоў з адкрытым іх выхадам на паверхню.

Уся работа па вапнаваньні ускладзена на сельска-гаспадарчую калібрацыю. Пры сабекошце тоны размолатай вапны ў 7 рублёў вапна будзе адпускацца насельніцтву па 3 рублі 60 кап. тона ў доўгатэрміновы крэдыт. Страты ад гэтых апаратаў, якія паясе сельска-гаспадарчых каапэрацыя, будуць пакрыты Наркамфінам Саюзу.

Цяпер аб саміх машынах па размоле вапнякоў. Некаторыя частка машын для патроек Саюзу атрыманна з Амерыкі, а больша частка вырабляецца на савецкіх заводах. Металісмыдыкад, які ўваў заказ на гэтыя машыны ад Сельсаюзу, заключыў таксама дагавор з Белмэталітэстам на выраб 150 машын.

Белмэталітэст па атрыманні ад Металісмыдыкату формалі і чарціжох (спрошчаны амерыканскі тып) размеркаваў гэты заказ па сваіх заводах, у тым ліку і на менскім заводзе «Энэргія».

Зара выявілася айна надзвычайна сур'езная акалічэнасць, якая пагражае зрыву кампаніі па вапнаваньні. Аказваецца, што нашы заводы выпрацаваць вапна драбінныя машыны без рухавікоў,



Сялянэ купляюць суперфасфат у с.-г. таварыстве «Ніва», Пухавіцкі раён.

выраб якіх закаван загранічнымі заводам. І вось абсьледаваньне высветліла, што на нашых беларускіх машына-булаўнічых заводах, у тым ліку на заводзе «Энэргія» вырабляліся вапна-драбінныя машыны для рухавікоў у 30 конскіх сіл у той час, як яны разьлічаны на рухавікі ў 13-14 сіл. І наемныя заводы, на падставе атрыманнага заказу, зрабілі рухавікі моцна да 18 сіл.

Што-ж зараз? Зара прышоўца зробленьне машын перапрабляць. А гэта акалічэнасць, апрача няважкіх выдаткаў, можа прывесці да спынення вырабу і адгрузкі машын і зрыву кампаніі па вапнаваньні.

Хто вінават у гэтых блэчывствах, у гэтым блэспрыкладным галавацтве — гэта трэба будзе высветліць у самым тэрміновым парадку.

Але гэта яшчэ ня ўб. Нам у Беларусі адпускаюць 52 вапна-драбінныя машыны з ліку тых, што вырабляюцца на беларускіх заводах. І вось аказваецца, што на гэтых заводах вырабляюцца машыны для размолу цьвердых вапняных парод, якія мала прыгодны для размолу мяккіх парод (мэргеляў і крэйды), пераважна расаўсюджаных у Беларусі.

І, нарэшце, пробныя досьледы, праведзеныя з машынамі, што былі зрэблены на заводзе «Энэргія», паказалі, што чыгкі машыны зрабаны з някакага чыгуку і ачысцяюцца на працягу двух тыдзяў. Трэба гэтыя часткі сьмяіць другімі з больш моцнага чыгунага ліцця (кованага).

Такі чынам, наша першая праблема з вапнаваньнем, якая абліцае такія шырокія перспектывы і галіне павышчэньня ўраджайнасці, ужо ў самым пачатку сутыкнулася з пераваж надбайнасцю.

Патрэбна тэрмінова і суроава расьсьледаваньне гэтае справы.

А. Н.

РАБОЧЫЯ ХЭМІКІ НА ДАПАМОГУ БЕДНАЦЕ

Рабочыя хэмікі Беларусі прымаюць актыўны ўдзел у аказанні дапамогі вясковай беднаце. За апошнія два месяцы па гутах Беларусі сабрана каля 3-х тысяч пудоў попелу, якія перадаюцца земорганам на ўгнаеьне сялянскіх палеў.

Заводы «Краскоцвет» і «Бастрычкі» паслалі ў вёску 5 рабочых агітатрадаў для правядзеньня растлумачальнай кампаніі сярод сялянства аб законе на падняцці ўраджайнасці, за пашырэньне пасеўнай плошчы і г. д.

Пытаньне аб пасеўнай кампаніі гэтымі днямі абгаварвалася на пленуме ЦП саюзу хэмікаў, які даў месцам рад дырэктыву.

Намячаецца арганізацыя рабочых брыгад для псымкі ў вёску на час пасеўнай кампаніі. На заводах наладжваюцца ільготны і дармовы рамонт сельска-гаспадарчага інвентару вясковай беднаце.

Рабочымі будзе таксама праведзена калектыўная запашка пасеўнай плошчы сялянскіх гаспадарак, якія на малаць коняй. Рабочым каапэратывам пры фабрыках і заводах запрапанавана арганізаваць продаж сялянству насення ў асаблівасці караньплодаў.

Трэба адзначыць, што Наркамзем, ня гледзячы на запрашэньне саюзу хэмікаў ня прыслаў на пленум свайго арадстаўніка для дакладу аб пасеўнай кампаніі.



Пухавіцкай райагранаміяй арганізаваны ў аборы «Мібіце» 7 ші дзеньна 6-г нуроу па падрыхтоўцы селян да сева. Курсы карыстацца вялікай папулярнасцю сярод вясковых селян. На нуроу прыходзілі селяне з акалічых пасёлкаў. Арабіла акуратна наведвалі нуроу малчыні-селянін. У ауботу скончылася заняткі на нуроу.

НА ЗДЫМКУ: Аграном раздае літэратуру нуроуцтвам.

Самацекам...

Пасеўнакмпанія ў Барысаўскім раёне покуль-што вельмі марудна разгортаецца. Адсутнічае належнае штодзеннае кіраўніцтва з боку райпартыйных і савецкіх органаў, ня было ўдзелена ўвагі пасеўнакмпаніі мясцамі і сельсаветамі.

Да вясны, бачыць, яшчэ далёка пасьпеем.

Ачыстка насення ідзе самаіцькам, праўда, маршуты для абораў з трымамі выпрацаваны, але азначная частка іх (трымамі) сьмяіць на месцы. У раёну арганізаванага па пасеўнакмпаніі весткі аб ачыстцы насення 16-П толькі меліся на 20-1. Ён

мільяноў вёскі Зачысьце, якія су-польна малаць камбінат, з мільну, піліні і крушарушкі, алмаго прыватнага галляра, трох рабочых падхалімаў гэтых «камбінатараў» і трох селян аб арганізацыі калгасу на асновным фондзе каля 100 гост. (добрая прыманка для прыватніка). Аграном накіроўваецца ў вёску Зачысьце для арганізацыі (з дапамоу скаладаў) гэтага калгасу.

На селянскім асодзе пасьян акалічэнасьня сьлісу гэтых асоб бедната абуралася і патрабавала перадаць ёй гэтага пучастку пад калгас. Ефтыф'яў не адмаў ігладзіўся з перадаць гэты пучастку пад калгас.

Слабыя месцы ў арганізацыі новых калгасаў

А гэтае стацьня і панаміраць—таму, дзюшча рэальнымі. Больш рэальнымі

Вось прыкладнаў
Саўгас імя Радэка да гэтага часу не абмяліць аўсу, амаль аўсім ня збірае поспелу, нічога ня робіць у справе дапамогі сялянству.

Саўгас Саламарэчча ня збірае поспелу з замарзанага заводу, таксама амаль што нічога не зробіць у справе дапамогі сялянству.

Машины і прылады амаль ва ўсіх саўгасах толькі пачалі рамонтавацца ў той час, калі зараз трэба разгарнуць працу па рамонце сялянскага інвентару.

Правядзенне курсаў па ліквідацыі аграпазіцыі налічывае сярод сярэдніх саўгасаў кіраўнікамі аўсім не валося, а таму Белсельтрас прымушаў быць даць катэгорычную прапанову пачаць гэтую справу, аднак, трэба заўважыць, што кіраўнікі ідуць на гэтую справу чарпачыным крокам у той час, калі яны павінны самі гэтай справай цікавіцца, бо з пісьменнымі рабочымі лепш працаваць.

Да ўсяго сказанага трэба дадаць яшчэ наступнае: ёсць зьявішчы, якія мусюць органы спажывіцка са сваімі плянамі і тым самым атармаціць працу саўгасаў у справе ачышчэння сялянскага насення. Напрыклад: Бабруйскі раённыканком даў саўгасам заданне пачаць працу па ачышчэнню сялянскага насення толькі з 10 лютага.

Ёсць шмат саўгасаў, якія аддалі машины па ачышчэнню насення сельсаветам, а самі засталіся ў бану ад справы ачышчэння сялянскага насення, гэта значыць умылі рукі і сядзіць.

Слаба рыхтуюцца да пасевунае кампаніі рабочыя калектывы, не разгорнута да гэтага часу пералічкі вытворчых налад, тут трэба пашаваляцца і прафсавам сумесна з кіраўнікамі.

Выканань вышэйнаказаных вадачы мь павінны наступным чынам:
Гастарнуць у сапраўдныя сур'ёзна і надзейнаму падрыхтоўку да пасевунае кампаніі непасрэдна ў саўгас.

Разгарнуць працу па ачышчэнню насення сярод наўкольнага насенняніцтва так, каб правесці яе ня толькі па сто процантаў, але зробіць даўка больш.

Разгарнуць працу па рамонце інвентару як саўгаскага, так і наўкольнага насенняніцтва.

Прыняць актыўны ўдзел у камсамольскім пошодзе за ўзятым у адказнасці шляхам: усялякай дапамогі і падрыхтоўкі камсамольцаў праз курсы, якія будуць праводзіцца з 10 сакавіка.

Разгарнуць пералічку вытворчых налад паміж саўгасаў і г. д. і г. д.

Канчатчы гэты артыкул, мы зараз выказваем пажаданне, каб усе таварышы, што працуюць у саўгасе, узяліся з вялікім энтузіязмам за працу, якую ім даручыла савецкая ўлада.

I. ХРЫСАНФАУ.

Слабыя месцы ў арганізацыі новых калгасаў
Як праходзіць падрыхтоўчая работа па арганізацыі новых калгасаў, што рабіцца ў галіне ўдзельнага калгасаў? Калі да гэтага часу мы тут блукалі ў цемры, ня маючы колькінебудзь падрабязнай інфармацыі в месц дзяр. пасяля таго, як на мясцох (у большасці акругі) набывалі адказныя працаўнікі Белкалгассаў, становіцца пачынае высвятляцца.

Калі ў некаторых акругах мы бачым памышчаныя пляны арганізацыі новых калгасаў супроць агульнага плянавага задання (Гомельская, Полацкая акругі), дым у большасці акруг мы маем падварот павільчаныя, часамі вельмі вялікае, гэтых плянаў. Асабліва вялікі размах зрабілі Магілёўская акруга (208 калгасаў супроць 60 вызначаных па плане) і Віцебская акруга (125 калгасаў супроць 40).

Зразумела, такі моцны скачок ўверх такі непамерны размах наўрад ці зьяўляецца рэальным, адпаведным нашым фінансам і тэхнічным магчымасцям. Да гэтага трэба яшчэ дадаць, што ў некаторых акругах гэтыя пляны складзены чыста механічна, без уліку рэальных умоў.

Наогул-жа можна адзначыць, што дэвуць аб калектывізацыі, які быў кінуты партыяй і ўрадам, анашоў шырокі водук сярод сялянскага насенняніцтва. Ва многіх раёнах заўважваецца надзвычайна паліўны сіла, якія жадаюць арганізаваць калектывы. Так, у Шклоўскім раёне (Магілёўшчына) сяляне амаль што

у чарзе стаіць і падганяюць—чому не рэгіструюць?
Але арганізацыя, рэгістрацыя новых калгасаў у большасці ідзе марудна, цяжка. Да гэтага часу ў нас арганізавана 106 новых калгасаў, што складае 13 проц. плянавага задання.

Да таго-ж у некаторых акругах (як у Менскай) калгасы арганізуюцца (як гэта было і ў мінулым годзе) карлікава, а плошча 60-70 гектараў.
Яшчэ прыходзіцца сьмешна на адным сур'ёзнам зьявішчы, якое пагражае якасці сацыяльнага складу калгасаў. Пакуль нашы раённыя працаўнікі збіраюцца выслаць у вёску для падрыхтоўчай работы па арганізацыі новых калгасаў, частка кулакоў, якія баіцца адрабіць сваіх зямель, хутка прыходзіць да згоды і зьяўляецца ў раёні:
— Жалем, моў, калектывізавацца—зарэгіструйце.

А ў РВК надзвычайна рады—навошта трывожыцца і цягнуцца ў вёску, калі тут зьяўляюцца самі сяляне з гэтым праектам арганізацыі калгасаў. А ў выніку такой павярхоўнай работы мы можам апынуцца перад фактам арганізацыі кулацкіх саўгасаў (такія факты мелі месца ў Магілёўскай і Менскай акругах).

Справа арганізацыі буйных калгасаў аянаходзіцца пакуль што ў стадыі гутарак. Праўда, некаторыя акругі праектуюць арганізаваць надзвычайна буйныя калгасы плошчаю з 2.000 гектараў (Гомельская акруга) але гэтыя праекты наўрад ці зьяў-

расьсьледзтва гэтае справы.
А. Н.

Слабыя месцы ў арганізацыі новых калгасаў

Ачышчэнне насення ідзе саміцтвам, праўда, машыны для абноваў з трымамі вырабаванымі, але значная частка іх (трымаў) стаіць па месцы. У раёнуаважанага па пасевунае кампаніі весткі аб ачышчэнню насення 15-11 толькі меліся на 20-1. Ен ня ведае, колькі ачышчана і ўжо 16-11 на раённарадзе ў прадстаўнікоў саўгасаў, калгасаў, крад. квалітэра, аграномаў і інш. уладца ня высветліць атрытаным больш-менш сапраўдныя дзямі аб колькасці ачышчанага насення. У выніку з 1240 тон насення ачышчана толькі 313.

Са зборам поспелу яшчэ горш. З усіх прадпрыемстваў Барысана вадзейным чынам збірае поспелу толькі гута імя Дамбала. Іншыя пусканыя яго на вефер, ня гледзячы на абавязковую пастанову праўдзкуАВК аб абавязковым абыранні поспелу на ўсіх дзяржаўных і кааперацыйных прадпрыемствах.

Трэба сказаць, што і сарсавет ня прыму належных мер у адносінах збірання поспелу.
Сялянства ўжо зразумела катэтунасьць поспелу, як угнавацца Селянін вёскі Паліўкі, Хішна-Слабавога сельсавету, Гапел Дзямян, ужо сабраў поспелу больш 5-ці тудоў, другія, на яго гледзячы, таксама збіраюць.

Сяляне паграбуюць выданьня інструкцыі аб скарыстанні поспелу, у бліжэйшыя дні такая інструкцыя лістоўка будзе выдана НКЗ і Мен. акраа.

Рамонт с-г. інвентару для сялян ня робіцца, рамонтных майстэрняў у раёне няма, ёсць некалькі кузьняў у калгасах і саўгасах, якія ня вельмі збіраюцца рамонтаваць сялянскі с-г. інвентар.

А КСУ ня хочунь брацца за гэтую справу, як дэфіцытную, на якой нельга зарабіць. У выніку дырэктывы партыі аб арганізацыі майстэрняў і кузьняў для рамонтаў сялянскага інвентару ня выконваюцца.

У раёне памячаецца арганізаваць да 12 калгасаў, пята бяднядка-сераднічкіх мас досыць значная.
У практыцы калгаснага будаўніцтва ў Барысавскім раёне ёсць шмат ужо і досыць буйных памылак. Прыязьмем досыць яскрава прыклад таго, як не павінна быць.

Вучастковы аграном Вфстаф'еў атрымлівае сувязу ад 4 прыватных

растлумачыць сялянам—казалі селькоры.
— У вёсцы Тонем стала працуе аграном. Але яго часта скарыстоўваюць для другой працы, а тымчасам веснавая сяўба не за гарамі.
— Мы ўсе агітуем, ды агітуем, а вось што зроблена ў вёсках адносна ачышчэння насення да сяўбы, дым бачым, што нічога, гаворыць селькор Багановіч.

Так у вёсцы Перарове трымер стаіць пад замком. Сельсаветы, камітэты сялянскія ўзаемадапамогі надбайна адносіцца да веснавай сяўбы. Яны свайго насення яшчэ не ачышчылі.
Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

СВЯТЛО І ЦЕНІ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

— Як хто, а я надта люблю аіму. Дык як ня любіць. От, скажам, папер, мы едем праз возера, балоты. А вясной, каб набачылі гэтыя балоты. Яны пакрытавыя талы валоду. Талы валецца што тут не балота, а вышкія вазьры. Мора валы.
— А зямля па прадвесьці робіцца ў нас мяккай ды такою ліпкаю, што не прыхаць на кані.
— Вось чаю зараз нашы палішчыкі ўжо павінны рыхтавацца да сяўбы ды ваіць гной на поле,—раскавае таварышы падводчык.

І сапраўды Ідэш па Тураўскіх палёх. Белым абрусом пакрыты яны ішчэ сёньня, а ўжо ўсе поле пакрыта маленькімі кучкамі гною.
— Чаму, скажэце, сяляне не складваюць у вас гной у вялікіх кучах?
— У вялікіх-я?!,—здыміўся палішчук падводчык.
— А так, у вялікіх! У вялікіх кучах гной быўае куды лепшым, «шляхетным». Ён талды ня выветрываецца так хутка.
— І... не, не-не! Гной у вялікіх кучах перанальнаецца,—супярэчыў селянін, але, нарэшце, вгадзіўся і сказаў:
— А хто яго ведае. Магчыма так і лепш, як вы кажаце. Але нам аб гэтым аграномы не казалі,—крудзячыся на аграномаў, скончыў сваю гутарку падводчык.
— Но, но глядзі!
Шпарка ляжыць сьніг па добрай сьнежнай дарожэ. Мінулі дзясн, вамерэная вазьры балоты. Перад намі мямстэчка Тураў—раёныя цэнтр. Яшчэ момант-другі яды і мы ў ім.

«ДАЙЦЕ ГРОШАЙ НА КАНЯ»
— Я вам яшчэ раз кажу, што няма крыдытаў на куплю коняй, жыцьцалы.

Дык як-жа, таварыш старшыня! Вясна-жужо надыходзіць... Трэба сьце-тое набыць да яе. Я—бядняк. Адна толькі кароўка ёсьцека. Трэба каняку набыць,—просіць палішчук пазыкі ў Тураўскім сельска-гаспадарчым таварыстве.
— Яшчэ раз кажу, што пазыкі цяпер ня дам Пачакайце.
І пашоў бядняк ашоў у сваю вёску Запасочча чакаць, каці-ж, нарэшце, ён атрымае пазыку.
Мы цікавімся, як ідзе кааперацыйнае беднаце сельска-гаспадарчай кааперацыяны. Колькі насення да вясны ўжо загатавана, колькі насенная пазыкі вярнулі ўжо палішчыкі.
— Кааперацыйнае беднаце ў нас надта кепска праводзіцца. Прыходзіцца самім выяждваць у вёскі ды каапераваць.
— Камітэты сялянскай ўзаемадапамогі не прысылаюць вестак для кааперавацыйнага насенняніцтва і ў выніку з 1-га кастрычніка 1925 году па 1-га лютага гэтага году кааперавана—29 чалавек і толькі.

ПАД КУЛАЦКУЮ ДУДКУ...
— А зярот насенная пазыкі?
— Яе трэба спагнаць на 1.500 руб. Але камітэтам ўзаемадапамогі, якія выдавалі гэтую пазыку, нядаўна адносіцца да спагнацця яе. Ёсць такія старшыні КСУ, якія не сабралі ні фунту пазыкі. Больш таго, КСУ выдаюць такія спраўкі:
— Запасоччаны КСУ хадаічынае аб тым, каб адтармінавалі зярот пазыкі селяніну К. А старшыня Алянінскага КСУ, «вешта» Балбуці, хадаічынае, каб «бедняку Якубоўскаму Інадзіму далі пазыку вакупля «вня».
А хто такі гэты «бядняк»?
Нікадзім Якубоўскі жыне разам са сваім бацькам, плаціць 60 рублёў па-

датку, мае—2 кані, 1—жарабё, 6 кароў, 6 вульляў пчол, 5 дзесяцін пашы, што на Мазыршчыне лічыцца шмат, ды 5 дзесяцін сенажаці. Адым словам жыць добра.
— І гэта ня першы такі выпадак, калі камітэты ўзаемадапамогі выдаюць такія спраўкі, «падводчыкі сельска-гаспадарчае таварыства, якое папозыку дае іншым раз не бедняку, а паможнікам. Сьпісаві беднякоў, якім трэба дапамагчы ў веснавую кампанію с-г. таварыства яшчэ ня мае.

НЯ УСЕ ТРЫМЕРЫ ГУДУЦЬ
У раёне ёсць: 16 машын па ачышчэнню насення, 7 перасоветных абораў і адзін стацыянарны. Але ня ўсе з іх працуюць, на ўсе трымеры яшчэ гудуць.
— Дырэктыву аб ачышчэнню насення раённым зямельным аддзел даў сельсаветам толькі ў студзені мясяцы.
— Сельсаветы яшчэ не прадставілі ў РВК сваіх плянаў, як яны думаліць праводзіць веснавую сяўбу.

ЧАКАЮЦЬ ПІСЬМОВЫХ ДЫРЭКТЫУ
— У раёне зараз налічваецца 18 роўных с-г. аб'яднаньняў. Думаюць арганізаваць яшчэ 10. Але пакуль што ўсе гэта яшчэ на паперы, практычна для арганізацыі новых калгасаў яшчэ нічога ня зроблена. Мы ехалі па гэтых замёрзлых мазырскіх балотах. Мы чулі скарку палішчыкоў аб тым, што ў іх кепска сенажаць.
— Ці мох, ці бабок. Ну яшчэ аска прыкладнае.
— Чым-бы гэта ўгнаіць нашы сенажаці, каб яны далі большы прыбытак вытанчына палішчыкі.
Палішчук ня ведае яшчэ і сёньня, што сенажаці можна і патрэбна ўгнаіць поспелам, ды пасяць дугавыя травы.
— Во, гэтага мы яшчэ ня робім! А-а-а! ня можа абыць, каб поспел палешчы сенажаць. Трэба будзе папрабаваць.
Мы-ж даведзіліся, што ў раёне

ёсць пяць паравых мліноў, 27 вясковых школ, 2 сямгоды, 3 хатычытальні і народом. Усе памянёныя ўстановы ня збіраюць поспел.
— Пісьмовых дырэктыў аб зборы поспелу пакуль што «РВК яшчэ не даваў,—казалі старшыня ў гутарцы.

Падірсыліваем, што поспел у раёне ня збіраецца. А між тым на Мазыршчыне, як нідзе, поспел павінен збірацца. Тут, як нідзе, ён патрэбен для асушаных балот. Каліўную соль, якое ў нас скупа, поспел можа і павінен замяніць.

ПАД ПЕРАКРІЖАВЫМ АГНЕМ СЕЛЬКОРАУ
Нядзеля, 3 лютага. Сёньня раённы нарада селькоры. У памяшканьні клябу пры райкоме партыі сабраліся 63 селькоры. Па ўзросьце пераважная большасць—пажылыя сяляне.
Прышлі, каб паслухаць даклад агранома аб павільчаны ўраджайнасці нашых палёў і аб вышкіх 4-й усесажанай нарады рабселькоры. З вялікай цікавасцю слухалі селькоры даклад агранома. А калі даклад скончыўся, дагтуль маўклівы селькоры ажывіліся і густа агаварылі.
— А скажэце таварыш аграном, колькі насення ўжо ачышчана па раёне?
— А колькі паказальных вучасткаў было закладзена?
— Колькі ёсць ужо штучнага ўгнаення?
І дзесь:
— Аграном павінен аварачаць з дарогі ды часней заглядаць у вёскі. А то нешта мала да нас яны прыязджаюць. Бугай-вытворцы ў вадта кепскам даглядае. Калі на іх не азыяруць цяпер належнай увагі, то хутка воц павыцягваюць.
— Вёска чыкае штучнага ўгнаення. Трэба аб гэтым пакапаціцца загады да даставіць у вёску, бо як расстане сьнег, талды не дазвясць, угнаіць Сяляне нашы ня ведаюць, дзе і як ужываць штучнае ўгнаенне, аграномы павінны аб гэтым

расьсьледзтва гэтае справы.
А. Н.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабязныя дырэктывы в райкому партыі і камсамолу, талды возьмемса. А, падругое, праўду калжы, таяжанцы больш «прамысловы» народ чымся земляробы,—так казаў сакратар партыіаэйкі ў гутарцы.
Стаіць бяз руку трымер і ў в. Селурдаінае.
Сельсавет яшчэ не абмяркоўваў пляну веснавай сяўбы.

І казалі палішчыкі:
— Да сяўбы трэба рыхтавацца ў нас загадва, бо як расстане зямля, некалькі тыдню нельга ехаць. Гравка. А сельсаветы, КСУ, РВК усё яшчэ кажучы:
— Лопне мароз, згіне сьнег, «нажем» на сяўбу.
Або:
— Што-што, а насенне да сяўбы ачышчыць,—упаўнена кажучь раённым працаўнікі.
Мы-ж сумняваемся ў гэтым, але посьпеху жадаем.

АЛЕСЬ МУРОЖНЫ.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Аб гэтым казалі амаль усе выступваючы селькоры.
Характарна, што ў в. Тонем, дзе ёсць аграном і праводзяцца зараз сельска-гаспадарчыя курсы і дзе ёсць трымер, сяляне яшчэ ня чысцяць свайго насення. Ні партыйная, ні камсамольская ачэйна яшчэ не займаліся гэтым пытаннем.

Атрымаем падрабяз

